

незалежная
газета


№ 29 (627) 5 жніўня 2009

www.nn.by

наша Ніва

П Е Р Ш А Я Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Заснаваная ў лістападзе 1906. Адноўленая ў маі 1991. Выдавец: Прыватнае прадпрыемства «Суродзічы». Выходзіць штотыднёва, у серады



Палітбюро-2009:
Леанід Анфімаў

Старонка 7

Архітэктура
карупцыі

Старонка 10

У Мінску паляць
аўтамабілі

Старонка 6



У НУМАРЫ

Нічога не падпісаў,
але многа паабязаў

Вынікі сустрэчы ў вярхах
АДКБ у Чалпон-Аце.
Старонка 3.

Аўтамабіль Янукевіча
пратаранілі

Намеснік старшыні Партыі
БНФ трапіў у шпіталь
непрытомным. Старонка 9.

Пісьменнікі згнайлі
цэлую галерэю

Восемдзесят чатыры партрэты
літаратаў могуць быць
страчаныя. Старонка 11.

Мышыныя ночы

Дыярыпош Насты Азаркі.
Старонка 12.

«Ляпісы» запісалі
новы альбом

Употай ад фанатаў.
Старонка 11.

«Лукашэнку» можна
садзіць

I, нарэшце, пра кветкі.
Старонка 9.

«Наша Ніва» з'яўляецца
ў кіёсках у Мінску ў сераду
ад абеду, у рэгіёнах —
у чацвер. На газету можна
і падпісацца — глядзі
старонку 2.

Спецназы Беларусі

Брыгада 3214 ва Уруччы, спецназ у Мар’інай Горцы, групы «Альфа» і «Алмаз», ПМСН, АСАМ... Чым адрозніваюцца
паміж сабой гэтыя структуры, хто імі кіруе, што ўваходзіць у іх функцыі? Старонка 8.



PHOTO BY MEDIANET

Новым кіраўніком брыгады спецназа вайсковай часткі 3214 (Уручча) стаў Хазалбек Атабекаў. Старонка 8.

Сідорскі адступіў перед Ткачовым

Пастанова №991 аб забароне пасярэдніцтва
адмененая ўвечары ў аўторак.

Яшчэ ўранку 4 жніўня прэм’-
ер-міністр Сяргей Сідорскі ап-
раўдваў яе. Ён усяго толькі «да-
ручыў ураду ўнесці некаторыя
карэкіроўкі» ў пастанову №991.
А ўдзень да яе крытыкаў дала-
чыўся памочнік прэзідэнта Сяргей
Ткачоў. І ўвечары агенцтва
БЕЛТА перадало: «Беларускі
ўрад па даручэнні Аляксандра
Лукашэнкі разгледзеў сітуацыю,
што склалася пасля прыняцця
пастановы нумар 991 «Аб нека-

торых пытаннях набыцця тавараў
на тэрыторыі Беларусі, і сён-
ня яе адмяніў».

Пастанова, якая набыла моц 1
жніўня, выключала пасрэдніцтв
працэсу рэалізацыі юрыдычным
асобам тавараў на тэрыторыі Бе-
ларусі. З гэтага часу юрасобы
мелі набываць тавары толькі ў
тых пастаўшчыкоў, якія з'яўля-
юцца вытворцамі, або іх афіцый-
ных гандлёвых прадстаўнікоў.

Згодна з ёй, для ўключэння ў

пералік афіцыйных гандлёвых
прадстаўнікоў мусова было па-
даць эканамічнае абгрунтаванне
набыцця тавараў у пастаўшчыка.
Хоць гэта нешта суб'ектыўнае і
абсурднае з пункту гледжання
рынкавай логікі. Чыноўнікі
прысвойвалі сабе права выра-
шаць за прыватнікаў.

Пастанова выклікала рэзкую
крытыку прадстаўнікоў бізнесу,
якія запатрабавалі адмены гэтага

документа.

Тым не менш, прэм’-міністр
апраўдваў ідэю. «Дайшло да
таго, што камплектуючыя,
хімічныя матэрыялы, металапра-
дукцыю сталі завозіць праз па-
сярэднікаў», — пытавала кіраўні-
ка ўрада агенцтва БЕЛТА.

Працяг на старонцы 4.

«Рэспубліка супраць
аўтакратыі»: першая
прэзентацыя
ў Глыбокім

Першая прэзентацыя новай кнігі з серыі
«Кнігія «Наша Ніва» адбудзеца амаль
на курорце. Мы маем на ўвазе стаціцу Пла-
зэр’я — Глыбокае.

Кніга гісторыка Андрэя Сулімі-Камін-
сага «Рэспубліка супраць аўтакратыі. Реч
Паспалітая і Расія ў 1686—1697 гадах»
апавядае пра перыяд зацішша. Але то было
зацішша перад бурай, калі адны бяздарна
гублялі шанцы, а другія паслідоўна рыхта-
вали змену ў балансе сіл. Професар
Джорджтаўнскага ўніверсітэта Сулімі-
Камінскі — адзін з самых аўтарытэтных
спецыялістаў па гісторыі Рэчы Паспалітай.

Таксама можна будзе азнаёміцца з новай
кнігай Алена Лятышонка «Нацыянальнасць
— беларус».

Запрашаем усіх жыхароў рэгіёна і
курортнікаў. Сустрэча пройдзе 7
жніўня, у пятніцу, па адресе:
вул. Мінская, 8-1 а 18.00. Даведкі
праз т.: (029) 545-20-36.



Маршруты па Беларусі:
гэтае салодкае
слова Свіцязь

Старонка 13.

Палітолагаў і філосафаў ЕГУ не набірае

Еўропейскі гуманітарны ўніверсітэт сёлета адмовіўся ад набору студэнтаў на праграмы «Паліталогія і еўрапейская даследаванні» і «Сацыяльная і палітычная філософія», а таксама «Тэорыя і практыка сучаснага мастацтва».

Як паведаміў «Нашай Ніве» Александр Каўбаска, прарэктар па вучэбнай працы, па колькасці пададзеных заяваў было прынятае рашэнне у гэтым годзе не набіраць дадзеных праграм, бо конкурсу ніяма.

Рашэнне было прынятае па выніках першага патоку падачы дакументаў. Другі паток пачынаецца 1 жніўня, калі ўжо вядомыя вынікі паступлення ці непаступлення ў беларускія ВНУ.

Абітурыенты, якія падалі дакументы на адменену спецыяльнасці, пераразмеркаваныя на другія праграмы. Усе пагадзіліся на прапанаваныя змены.

Рэктар Анатоль Міхайлаў кажа: «Мы жывём у трывожны час. Фінансава-еканамічны крызіс і да нас дайшоў. Усе месцы для беларускіх студэнтаў падтрымліваюцца донарамі. Аднак гэтыя ахвяраванні нестабільныя і не на доўгі час. Мы павінны добраць пра рацыянальнае выкарыстанне матэрыйлайных падтрымак. Універсітэт не можа сабе дазволіць набіраць маленькія групы па 5-7 чалавек».

На пытаннне, што будзе з выкладчыкамі гэтых спецыяльнасцяў, А.Міхайлаў выказаўся абцякальна. Універсітэт будзе клапаціцца пра іх лёс, аднак «мы павінны думкі пра тое, каб выкладчыкі склад пераканаўча і пры-



вабна садзейнічаў папулярызацыі нашых праграм».

Паліталогія ў ЕГУ вылучалася беларускамоўным на вучаннем. На ёй выкладалі яркі і незалежныя навуковцы: Андрэй Казакевіч, Уладзімір Роўда, Дзяніс Мельянікоў. Што да філософіі, дык гэта было любое дзіця самога рэктора.

Настасся Шамрэй

Не хлебам адзіным

Патрыярх Кірыла носіць
гадзіннік коштам
30 тысяч еўра.



Падчас літургіі на Уладзімірскай горцы ў Кіеве фотарэпераўры зафіксавалі на руцэ патрыярха маскоўскага Кірылы гадзіннік маркі Breguet. Такі каштую ад 28 да 36 тысяч еўра.

У патрыярха — класічная мадэль Breguet: корпус зроблены з белага

золата, раменчык — са скуры краудзіла, механізм аўтаматычны, ёсць будзільнік.

Пры гэтым разынкай візіту патрыярха ва Украіну стала пропаведзь супраць спажывецтва. Ён называў яго вялікай пагрозай чалавечству і вывеў яго карані з Захаду. «Калі ўсё грамадства ўстане на дарогу нястрымнага спажывання, дык зямля наша гэтага не вытрывае», — казаў ён.

АГ

**Не ўсё
ў жыцці
ў апошні раз**

**Падпісацца можна
праз Рэдакцыю
і праз «Белпошту».
Мы рэкамендуем —
праз Рэдакцыю**

Цена падпіскі праз Рэдакцыю
на месяц складае **6000 рублёў**.

Наша сістэма дастаўкі газеты за 3 гады даказала сваю надзеінасць. Усе тыя, каго такі спосаб атрымання газеты задавальняе, хай застаюцца вернымі такой падпісцы.

Мы зможам дастаўляць Вам газету хутчэй або з той жа хуткасцю, што «Белпошта».

**Падпісныя індэксы ў каталогу
«Белпошты»: для людзей — 63125,
для прадпрыемстваў — 631252.**

**Падпісацца можна на кожнай
пошце. Цэна гэтай падпіскі —
8 520 руб. на месяц.**

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Касір

КВІТАНЦЫЯ

Касір
М.П.

ПВУП "Суродзічы", УНП 190 786 828
МГД ААТ "Белінвестбанк", вул. Калектарная, 11, Мінск, код 764

Рахунак ат-
рымальніка 3012 206 280 014

Асабовы
рахунак

(прозвішча, імя, імя па бацьку, адрас)

Від аплаты Дата Сума

За газету "Наша Ніва"

Агулам

ПВУП "Суродзічы", УНП 190 786 828
МГД ААТ "Белінвестбанк", вул. Калектарная, 11, Мінск, код 764

Рахунак ат-
рымальніка 3012 206 280 014

Асабовы
рахунак

(прозвішча, імя, імя па бацьку, адрас)

Від аплаты Дата Сума

За газету "Наша Ніва"

Агулам

сцісла

Начальнік па разгоне

Аляксандр Лукашэнка прызначыў палкоўніка міліцыі Яўгена Полудня намеснікам міністра ўнутраных спраў — начальнікам міліцыі грамадскай бяспекі.

Зваліўся на штыр

На будоўлі жылога дома ў Мінску загінуў рабочы. Няшчасце здарылася на вуліцы Бурдзейнага. 43-гадовы работнік з неасцярожнасці ўпаў, дык трапіў акурат на штыр.

Чума!

Яе ўспышка зафіксаваная на паўночным заходзе Кітая.

Два чалавекі памерлі ад лёгачнай

чумы на паўночным заходзе Кітая. Мяркуецца, што хварэюць яшчэ 10 чалавек. Улады Кітая ўяўлі карантын ў мястэчку Цзыкетань у правінцыі Цынхай. У ім пражывае каля 10 тысяч чалавек. Памерлыя бытлі суседзямі.

Лёгачная чума — адна з самых небяспечных хвароб. Яна перадаецца праз паветра.

Смяротнасць ад яе вельмі

высокая.

Чуму пераносяць грызуны і насекомыя, што кормяцца іх крывёю. У Сярэднявеччы ад чумы, здаралася, гінула палова насельніцтва планеты.

Цягніком да Швейцарыі

Беларуская чыгунка да канца года ўвядзе прыгнаны бесперасадачны вагон Мінск—Базэль (Швейцарыя). Вагон уядуць у цягнік нумар 11/12 Масква—Варшава—Амстэрдам. Беларускія міжнародныя вагоны выгадна вылучаюцца ўтульнасцю і якасцю аблугі.

Першы эратычны тэлеканал з'явіўся ў Пінску

Такім чынам мясцовы аператор лічбавага тэлебачання спрабуе прыцягніць гледачоў. Усяго за 3 тысячи рублёў на месяц можна глядзець спецыяльныя «Начныя канал» з «якаснымі праграмамі для дарослай аудыторыі».

МБ; БЕЛТА; АГ; Еўрарадыё



Балючае перааджэнне таталітарнага грамадства

Выйшаў новы «АРХЕ». №6 за 2009 год цалкам прысвечаны Чэхіі.

**Купляйце часопіс «Архе» ў аддзяленнях «Белпошты». А найлепш — падпісвацеся.
Падпісны індэкс 00345.**

Каб штотыдзень атрымліваць газету,

дасылайце адрасы і грошы за газету. Кошт на месяц — 6 тыс. рублёў.

1) Просім усіх ахвотных чытаць газету паведамляць у Рэдакцыю свае адрасы і тэлефоны. Эта можна зрабіць праз: тэлефоны: (017) 284-73-29, (029) 260-78-32, (029) 618-54-84, e-mail: dastauka@nn.by, паштовы адрас: 220050, г.Мінск, а/c 537.

2) Просім у бланку банкаўскага паведамлення і ці паштовага пераказу дакладна і разборліва пазначаць адрас, у тым ліку паштовы індэкс і код пад'езду.

Дзякую за ахвяраванні

Аляксандру Б. з Кальцкага раёна.
Наталі Л. з Дзятлаўскага раёна.
М.Б. з Дубровенскага раёна.
Вользе П., Бернарду П. з Койданаўскага раёна.
Мікалаю Р. з Навагрудскага раёна.
В.Ц. са Жлобінскага раёна.
Міхалу Т. са Слуцкага раёна.
Аляксандру П. з Наваполацкага раёна.
М.Х., В.Б. са Шчучынскага раёна.
Уладзімуру Д. з Барысаўскага раёна.
Л.В., Сяргею З., А.С., Т.П., М.Д., Г.З., Аляксандру К., А.К., Сяргею К., Н.Б., Л.Л., В.Ц., Міхалу Т., Лілія Б., Веры С., Генадзю Л. з Мінска.
Чэславу В., Г.Б., Святлане К. з Ліды.
Л.К., Д.П. з Мінскага раёна.
Ал., А.Н., Леаніду Д., Канстанціну С., К., Яўгенію К. з Віцебска.
Л.А., Тадэвушу Ш з Маладзечанскага раёна.
Аляксандру М. з Астрасецкага раёна.
Юрасю Н., А.К., Інэсэ В. з Аршанскага раёна.
В.Л. са Смаргонскага раёна

Лукашэнка нічога не падпісаў, але многа паабяцаў

**Кіраўнік Беларусі ўзяў
удзел у нефармальным
саміце краін—сібраў
Арганізацыі дамовы
аб калектыўнай бяспечы
(АДКБ).**

Ён праходзіў у кіргізскай Чалпон-Аце, на беразе маляўнічага возера Ісык-Куль.

Нагадаем, што папярэдніою сутраччу ў Маскве Лукашэнка праігнараваў праз малочны канфлікт з Расіяй. Менавіта тады павінна было падпісане пагадненне аб стварэнні Калектыўных сіл аператыўнага рэагавання (КСАР). МЗС Беларусі заяўляў, што без аўтографа Лукашэнкі дадзене пагадненне не будзе лічыцца легітымным. Тады ж Беларусь павінна была пераняць

старшынёства ў арганізацыі, але зрабіць гэта вымушаная была наша ўсходняя суседка.

Расійская СМІ паведамляюць, што ў Кыргызстане Дэмітрый Мядзведзеў правёў вельмі ўдалыя сустэречы. Нягледзячы на тое, што беларускі лідэр так і не падпісаў дамову аб КСАР, тым не менш ён паабяцаў зрабіць гэта бліжэйшым часам. Прычым, без усялякіх умоваў для Расіі. «Камерсант» са спасылкай на аянімныя крыніцы ў Адміністрацыі Мядзведзея адзначае,

Арганізацыя дамовы пра калектыўную бяспеку

вайскова-палітычныя саюз, створаны дзяржавамі СНД у маі 1992. Дамова працягваецца аўтаматычна кожныя пяць гадоў. Беларусь не было сярод заснавальнікаў арганізацыі, яна далаўчылася да АДКБ толькі 31 снежня 1993. На сённяшні момант сябрамі АДКБ з'яўляюцца Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Украіна, Малдова, Туркменія да блоку не далучыліся. А Азербайджан і Грузія выйшли з яго. На думку кіраўніцтва гэтых краін, уцягванне ў блок падрываў біх абароназдольнасць.

што Лукашэнка не падпісаў дакумент яшчэ ў Чалпан-Аце, каб «не склалася ўражанне, што Беларусь прагнулася пад цікам Расіі».

Магчыма, спрэяльную ролю ў гэтым адыграла тое, што напярэдадні галоўны санітарны лекар Расіі Генадзь Анішчанка запэўніў, што ніякіх перашкодаў для беларускіх малочных тавараў на расійскіх рынках няма.

Другім станоўчым моментам для Расіі стала яе тое, што ўдалося дамоўіца з прэзідэнтам Кыргызстана

Да саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва Расія падышла аслабленай. «Упльў Кітая ў быльых краінах СССР расце, а Масквы — слабне, — мяркую расійскі аналітык Юрый Салабозаў. — У прыватнасці, менавіта Кітай займаецца набудовай сістэмы сотовай сувязі ў Беларусі, — звяртае ўвагу ён. — Прытым, што такая сістэма мае падвойнае прызначэнне, яна можа выкарыстоўвацца як сродак радыёлакацыйнага перахопу. Тым самым, фактычна ў цэнтры Еўропы кітайцы будуть мець моцны вузел радыёлакацыйнай разведкі, у пару ўнанні з якім расійская станцыя ў Баранавічах нашмат слабейшая».

нун Курманбекам Бакіевым аб стварэнні на тэрыторыі краіны яшчэ адной расійскай вайсковай базы. Яна паўстане на поўдні Кыргызстана, а колькасны склад будзе не болей за батальён (350-500 чалавек).

Гэта стала магчыма пасля таго, як Мядзведзеў паабяцаў Бакіеву крэдыт у памеры двух мільярдаў доляраў. На сённяшні момант у Кыргызстане размяшчаецца пяць вайсковых аб'ектаў, якія належаць Расіі. Найбольшым з іх з'яўляецца

авіябаза ў Канце.

Зрэшты, ужо праз пару дзён пасля саміту незадаволенасць размяшчэннем расійскай вайсковай базы ў Кыргызстане выказаў МЗС Узбекістану (таксама сібра АДКБ). На думку ўзбекскага кіраўніцтва, гэта можа прывесці да дэстабілізацыі сітуацыі ў рэгіёне.

Дык можа рана Мядзведзеву раздавацца? Праз Лукашэнку пагадненне ўсё яшчэ правісае, а тут яшчэ на дыбкі ўстаў Карымаў.

Зміцер Панкавец

Калякін пераплюнуў Лукашэнку

Да прэзідэнцкіх выбараў застаецца блізу паўтара года. Апазіцыйныя палітыкі спрабуюць заручыцца падтрымкай не толькі на Захадзе, але і на Усходзе. Асабліва стараецца ў разыгрыванні «расійскай карты» лідар апазіцыйных камуністу Сяргей Калякін. Старшыня ПКБ выступіў з пэрфамансам супяречлівых заявў на сایце «Беларускі партызан».

Палітык пазіцыянуе сябе яшчэ большым інтэгратаром за Лукашэнку. Калякін пераканаў, што сваёй «няшчырай палітыкай» беларускі лідар разбурае магчымасць для нормальных інтэграцыйных працэсаў паміж краінамі. Аднак, на ягону думку, у Крамлі пераканаў, што сярод апазіцыйных беларускіх палітыкаў няма дружалюбных да Расіі. Лідар камуністу мае намер развеяць гэтае «памылкове меркаванне».

Заявамі адносна таго, што Беларусь абавязана прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвой Асепці, Калякін ужо нікога не здзіўляе. Пра гэта ён гаварыў і год назад.

Затое нечаканым выглядае шкадаванне Сяргея Іванавіча, што па сённяшні дзень так і не была ўведзеная адзінай валота «саюзной дзяржавы». «У такім выпадку Беларусь было бы нашмат прасцей змагацца з эканамічным кризисам. Не было бы тых проблем, якія цяпер так няўмела спрабуе вырашыць улада», — гаворыць палітык.

Калякін кажа, што кіраўнік Беларусі проста чарговы раз «кінуў Расію». Асабіста ён так бы не зрабіў. «У выпадку прыходу да ўлады мы будзем праводзіць адказную ўнутраную і замежную палітыку. Мы будзем няухільна выконваць узятыя на сябе абавязкі», — рапартуе камуніст.

Зміцер Панкавец



Пятро Краўчанка ў вышыванцы на з'ездзе беларусаў свету.

**Пятро
Краўчанка**

нарадаўся ў 1950 у Смалевічах. Скончыў БДУ (1972). Кандыдат гістарычных навук. Быў сакратаром Мінскага гарніка КПБ (1985—1990). Першы міністр замежных справаў Беларусі (1990—1994).

Дэпутат Вярхоўнага Савета XII і XIII скліканняў. Пасол Беларусі ў Японіі (1998—2002) і Філіпінах (1998—1999). Пасля адстакі з дыпламатычнай пасады п'яны час працаваў эканамічным кансультантам у Расіі, выкладчыкам у Беларусі.

Юлія Даражкевіч

Краўчанка не вызначыўся, ці будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах

Ужо некалькі месяцаў ходзяць размовы, што былы міністр замежных справаў Беларусі Пятро Краўчанка можа ўззначаць БСДП. Палітык нават праводзіў некалькі сустэреч з партактыкам у рэгіёнах.

Менавіта дзяля таго, каб спраўдзіць гэтыя чуткі, сібры БСДП сустрэліся з Пятром

Краўчанкам 31 ліпеня. На сустэречы прысутнічалі Анатоль Сідарэвіч, Вячаслаў Болбат, Валянціна Кудлацкая, Альберт Маркаў.

Пятро Краўчанка падчас размовы заявіў, што яшчэ не вырашыў канчаткова, ці будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкай гонцы. Не было таксама размовы на конкретнаўленні Краўчанкі

ў партыі, паведамляючы ў прэс-рэлізе БСДП.

Падчас правядзення з'езду беларусаў свету журналіст «НН» звяртаўся да Пятра Кузьміча з просьбай аб інтарв'ю, але былы дыпламат зазначыў, што на дадзеным этапе з прэсай не контактуе.

ЗП

СЦІСЛА

Беларусь наведае міністр замежных справаў Італіі

Візіт Франка Фраціні плануеца ў канцы верасня. Ягоны прыезд будзе адказам на візіт у Рым вясной 2009 года Аляксандра Лукашэнкі.

Астаповіч прыпыніў секцыю Сіўчыка

Беларускія таварыства аховы помнікаў прыпынілі дзеяцельнасць мемарыяльнай секцыі. Кіраўнік таварыства Антон Астаповіч кажа, што актыўісты секцыі сталі аддаваць прыбыль

Абхазія пакрыўдзілася

Кіраўніцтва Абхазіі разумее, чаму МЗС Беларусі рэкамендавала сваім грамадзянам выконваць грузінскія законы пры

наведванні Абхазіі і Паўднёвой Асепці, але лічыць, што гэтыя заявы былі зроблены некаректна.

Вырак па справе «СБ» сустрэлі апладысментамі

Мінскі гарадскі суд пакінуў без змен прысуд суда

Савецкага раёна ў дачыненні да рэдакцыі газеты «Советская Беларуссия». Галіне Юбко адмоўлена ў пазове да рэдакцыі.

«СБ» надрукавала артыкул В.Панамарова, прысвечаны групе жанчын — свяячак асуђаных, а таксама нязгодных з ражэннямі судоў.

Адна з іх, Галіна Юбко, звярнулася ў суд, бо палічыла, што артыкул нанес шкоду яе гонару.

Вырак прысутны ў зале жанчыны сустрэлі аплодысментамі. Іранічнымі. «Гэта быў не суд, а шоу», — сказаў жанчыны.

ЗП; Сямён Печанко

Сідорскі адступіў перад Ткачовым

Працяг са старонкі I.

Падчас маніторынгу згаданых аперацый, паведаміў Сідорскі, высветлілася, што розніца ў цане аднаго і таго ж тавару, які рэалізуецца праз пасрэдніцтва структуры і без іх, складае ад 30 да 260%. «Такога быць не павінна», — грымей прэм'ер. Ён спаслаўся на Камітэт дзяржканцrolю, які звяртаў увагу ўрада на гэтыя факты.

Адначасова кіраунік урада падкрэсліў, што пастанова № 991 датычыць толькі дзяржпрадпрыемстваў і ААТ з долей дзяржавы ў статутным фонды. Гэта разыкальна разыходзілася з тэкстам дакумента. Сідорскі фактычна даў першы задні ход.

Усё рэзка змянілася ўдзень. Голос

супраць пастановы падаў выключна ўплывовы памочнік прэзідэнта па пытаннях эканомікі Сяргей Ткачоў. «Калі казаць пра падключэнне прыватнага бізнесу да рэалізацыі, то я не думаю, што пастанова 991 будзе гэтым адпавядзь», — заявіў Ткачоў журналістам.

«Тут нешта не прадумана, не супастаўлена з патрабаваннямі жыцця, інтарэсамі сённяшняга дня, — цытавала яго агенцтва Інтэрфакс. — Я не думаю, што гэта актуальная пастанова, якая адпавядае патрэбам краіны ў рэалізацыі прадукцыі».

Пасля такога выпаду стала ясна, што не выключаныя кадравыя выведы. Аўтар пастановы пярайдзе на іншую прапцу. Амагчыма, і ёсць гэта гісторыя была адным вялікім падкопам пад аўтарытэт прэм'ер-міністра Сяргея Сідорскага.

Мікола Бугай



Уплыў чалавека-невідзімкі Сяргея Ткачова (у цэнтры) працягвае расці.



Юлія Дарашкевіч

Рынак нерухомасці спіць

Лета — традыцыйна спакойны час для рынку нерухомасці. Забарона на выдачу валютных крэдытаў яшчэ больш прыцішыла актыўнасць. Толькі ў канцы жніўня прыезд студэнтаў і пошуки імі таннага жылля скалыхнуць ціхае балота сталічнага жыллёвага рынку. Перадусім з'явіцца попыт на арэнду жытла.

Здыму кватэру

Самы бюджетны варыянт — запатрабаваныя студэнтамі пакойчыкі ў кватэрах. Пакуль што іх можна зняць і за \$60-70 ў месяц. Бліжэй да пачатку наступальнага года самыя танныя прапановы павінны знікнуць.

Цэны на арэнду ўсёй кватэры пачынаюцца ад \$150 у месяц за аднапакаёку. Элітныя ж кватэры ў цэнтры горада дасягаюць \$2000.

Квадратны метр — за паўгоддзе мінус 37%

Продаж кватэр пакуль што засіх. Колькасць выстаўленых кватэр складае 9600, але троны часам таму было больш — 11 тысяч. Тым часам цэны на другасным рынке жылля працягваюць падзенне. За паўгоддзе сярэдні кошт квадратнага метра зваліўся з \$1850 да \$1250.

жылля знязіўся ажно на 37%!

Калі ў пачатку года ён каштаваў у сярэднім \$1900, то цяпер усяго \$1380. Але размова вядзеца менавіта пра сярэдні кошт. Калі прадавец насамрэч зацікаўлены ў продажы сваёй кватэры, ён будзе змушаны зменшыць цану, каб прыцягнуць увагу пакупніка. Такім чынам, тыповая жыллё сыходзіць за \$1100 за квадратны метр, а кватэры ў зусім старых будынках увогуле прадаюцца па \$1000.

Выходзіць, што цэны апусціліся на ўзоровень двухгадовай даўніны.

Новыя будаўніцтва

Цэны на квадратны метр у новым доме таксама падаюць. Пакупка кватэры ў толькі што пабудаваным жыллі абыдзеца ад \$870 да \$2000. Зніжэнне цэн за паўгодда склала 47%! Сярэдні кошт квадратнага метра зваліўся з \$1850 да \$1250.

Суседзі па сусвеце

Калі параўноўваць мінскія цэны з цэнамі ў суседніх сталіцах, аказваецца, што некаторыя працы выхадзяць з крызісу ўжо з'яўляюцца. Прынамсі, ва Украіне.

У недасяжнай па дарагоўлі Маскве тэндэнцыі тыя ж, што ў

Мінску. Квадратны метр другаснага жытла за паўгодда патаненеў на 35%. Цяпер ён каштуете каля \$4000 (ране — \$5400).

У паўднёвых суседзіях тым часам апошнія месяцы адзначаюцца ростам рынку. І хоць за апошнія паўгодда зафіксавана агульнае падзенне цэн на кватэры ў Кіеве на 18%, другі квартал даў станоўчы рост у 1,3%. Цяпер квадратны метр каштуете \$2230.

Што далей?

Спэцыялісты асцерагаюць даўні прагнозы наконт таго, як будучы паводзіць сябе цэны далей. Змен да пачатку восені рынак не дачакаецца. Кіраунік Асацыяцыі нерухомасці Мікалай Прасталупаў лічыць, што пакупнікі чакаюць далейшага паніжэння цэн. Але, на ягоную думку, перадумоўваў для рэзкага абвалу няма.

Гіганцкія будаўніцтва планы ўрада ў кароткатэрміновай перспектыве ніяк на рынок пакуль не ўплываюць.

ЯМ

Паслугі рыэлтараў таннеюць. Іх узнагарода будзе прывязаная да базавай велічыні, а не да ёура. Да таго ж, шматдзетныя сем'і мусіць атрымліваць знижку ў 50%

Юрый Чыж будзе фармацэўтычны завод у Лагойску

Адзін з найбуйнейшых беларускіх бізнесоўцаў Юрый Чыж звярнуў увагу на фармацэўтычны бізнес. Цяпер ён валодае кампаніяй «Трайпл», рэстаранам «Ракаўскі бровар», гарнalyжным комплексам «Лагойск», крамай «Том Тэйлар», футбольным клубам «Дынама» (Мінск).

Зараз у Чыжа з'явіцца і

Юрый Чыж

нарадзіўся ў 1963 у Бярозаўскім раёне. Скончыў Політэхнічны інстытут. Працаваў на МТЗ. У 1992 заснаваў кампанію «Трайпл» (будаўнічае падраздзяленне, вытворчасці сістэмных канструкцый з алюмінію, ПВХ-профіляў, аўтагрузаперавозкі). Валодае рэстаранам «Ракаўскі бровар».

З'яўляецца старшынёй ЗАТ «ФК «Дынама-Мінск», старшынёй Беларускай федэрациі барацьбы. Жанаты, выхоўвае двух сыноў і дачку.

СЦІСЛА

Пражылковы мінімум павялічыўся на 1%

Цяпер ён складае 249100 рублёў. На гэтыя гроши беларусы быццам бы здольны праждыць і падтрымліваць стан свайго здароўя. На 1% узрастуць і сацыяльныя выплаты.

Кавуны і дыні з Гомельшчыны

Кавуны і дыні будуць вырошчваць у прымысловых маштабах. Па меркаванні айчынных акадэмікаў, беларуское надвор'е стала прыдатным для іх.

Незаконныя завышэнні

Мінгарвыканкам выявіў шматлікія выпадкі завышэння цэн. Каля 70% правераных прадпрыемстваў дапускалі парушэнні. Напрыклад, на

фармацэўтычны бізнес. На заводзе, што будзеца ў Лагойску, будзе працаваць кампанія «Трайплфарм». Прадпрыемства мае спецыялізацца на вытворчасці антыбіётыкаў трэцяга і чацвёртага пакаленняў. Плануецца, што працу там атрымаюць 45 чалавек.

Ягор Марціновіч

рыбу завышэнні даходзілі да 8 тысяч рублёў за кілаграм.

Даеш беларускі Dirol!

Канцэрн «Белдзяржхарчпрам» правядзе перамовы з кампаніяй «Dirol» аб арганізацыі ліцэнзійнай вытворчасці жукіў ў Беларусі.

Падаткі ўпарадкуюць

Працоўная група пры Саўміне прапанавала шэраг падатковых спрашчэнняў. Мяркуецца перавесці дробныя кампаніі на штоквартальную аплату ПДВ, адміністратар падатак на выкід брудных рэчываў ад аўтамабіляў, выплаты ў фонд падтрымкі сельгасвытворцаў і мясцовы падатак з продажу тавараў.

ЯМ

Бясколерная рэвалюцыя

Палітыка малдаўскіх камуністаў доўгі час нагадвала палітыку цяперашняга Лукашэнкі — паміж ЕС і Расіяй, паміж уяўнай лібералізацыяй і закручваннем шрубой.

Піша Віталь Тарас.

Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Малдове скончыліся нечакана. Кіроўная Партыя камуністаў Рэспублікі Малдова (ПКРМ) набрала найбольш галасоў — 45%. Але ў парламенце, дзе яна дагэтуль мела большасць, ПКРМ атрымлівае цяпер толькі 48 месцаў са 101.

Чатыры апазіцыйныя партыі разам могуць разлічваць на 53 галасы. Для абрання новага презідэнта патрабоны 61 голос. Сітуацыя выглядае туپіковай.

Некаторыя журналісты нават жартам назвалі апошнія падзеі «бясколернай рэвалюцыяй». Тым не менш, выглядае, што Малдову — адзіную сярод бытых савецкіх рэспублік, дзе захоўвалася ўлада камуністаў, — чакаюць перамены.

«Малдова з'явілася на мапе свету»

Чаму вынік парламенцкіх выбараў можна лічыць перамогай дэмакратычнай апазіцыі? Менавіта тому, што камуністы, як і раней, трывалі пад кантролем галоўных СМІ краіны. Выкарыстоўваўся і

адміністрацыйны рэсурс. Акрамя таго, супраць апазіцыі працавала пропагандысцкая карта — камуністы абвінавачвалі дэмакратычныя партыі ў арганізацыі закалотаў у Кішынёве пасля папярэдніх выбараў у красавіку.

Журналістка Наталля Марар (увесну паліцыя змясціла яе пад хатні арышт за арганізацыю пратэсту) піша ў расійскім часопісе «New Times»: «кампанія датэрміновых выбараў была самай бруднай за ёсць гісторыю малдаўскіх выбараў. За ёй сачылі ўсе, можна нават сказаць, што пасля красавіцкіх падзеяў Малдова з'явілася на мапе свету».

Карэспандэнтка часопіса ўпэўнена, што калі апазіцыйным партыям удастся сфармаваць кааліцыю і абраць спікера, яны змогуць кантроліраваць сітуацыю да наступных датэрміновых выбараў. На думку Марар, гэта значыць, што палітычная гісторыя Малдовы выходит з на новых ўзвышень. Самае галоўнае, выбарцы змаглі пераканацца: змены ва ўладзе магчымыя.

Фактар Лупу

Шмат залежыць ад Марыяна Лупу, які яшчэ да нядавнага часу быў адным з лідэраў камуністаў. Ягоная Дэмакратычнай партыі набрала ажно 13% галасоў. Адразу пасля папярэдніх падлісу вынікаў выбараў Лупу заявіў, што ні пры



якіх умовах не пойдзе на кааліцыю з быльмі паплечнікамі, бо «ім бракуе палітычнай культуры». Абытым жа заявіў і лідэр Лібераль-дэмакратычнай партыі Улад Філат. Ягоная партыя прыйшла да фінішу другой, набраўшы 17% галасоў. У Ліберальнай партыі — 15.

У альянсу «Наша Малдова» Серафіма Уражяна, былога прымара (мэра) Кішынёва — 8 працэнтаў. Усе трэх гэтыя сілы выступаюць за ўсходнеграцыйніцтва арыентуючыся на Румынію.

Былога міністра эканомікі, былога спікера парламента Малдовы Марыяна Лупу называюць «еўракамуністам». Між тым, большасць аглядальникаў лічыць, што ён звычайны прагматык.

Для многіх у Малдове выгадаў гэтага палітыка з КПРМ стаў міністрам

нечаканасцю, чым у свой час яго ўступленне ў яе.

Феномен Вароніна

Адрозна ад Лупу, цяперашні 68-гадовы прэзідэнт Варонін — камуніст старой загароды. Пачынаў ён загадчыкам пякарні Кішынёва. Скончыў Кішынёўскі кааператыўны тэхнікум, потым (завочна) Усесаюзны інстытут харчовай прамысловасці, потым Акадэмію грамадскіх навук пры ЦК КПСС і ўжо ў 1989-м — Акадэмію МУС СССР. З 1983-га працаваў у апарате ЦК Кампартыі Малдаўскай ССР, быў першым сакратаром Бендэрскагарайкама партыі, у 1989 прызначаны міністром унутраных справаў МССР. З гэтай пасады звольніўся пры канцы 1991-га.

рых знаёмых...

Звыклая гаворка знаёмых, якія даўно не бачыліся: хто ажаніўся, хто разышоўся, хто кіраўнік.

— Ведаеце, я зараз скажу вам не зусім прыемную рэч... — раптам прамаўляе Эльжбета Радзівіл. — Гэта вялікая ганьба, што вы ў Беларусі не гаворыце па-беларуску...

Я адмыслова прыслухоўваюся ўжо колькі дзён... Ведаеце, калі б нас не пагналі адсюль у 1939-м, я сёння размаўляла б па-беларуску. Но мой бацька з нясвіжцамі размаўляў выключна па-беларуску.

Падобны выпадак здарыўся і ў маі. У час наведванняў аднаго з касцёлаў пані Эльжбета запыталася ў ксяндза: на якой мове вядуща службы? «Натуральная, па-польску!» — думаў дагадзіць ксяндз.

— Якгэта — натуральная! — абурылася пані Радзівіл. — Вы ў Беларусі, і павінны адпраўляць святую імць па-беларуску!

«Нават не ўяўляла, што ў Сапегаў быў такі величны палац!..»

У апошні дзень знаходжання ў Беларусі мae яшчэ два пункты — Косава і Ружаны.

— Я і не ўяўляла, што ў Сапегаў быў такі палац!.. — здзіўляецца пані Эльжбета. — Амаль такі ж прыгожы, як наш у Нясвіжы!.. Ездзім у Косава.

— Цяпер я разумею, чаму мой сябар Сава Пуслоўскі быў такім загадкавым і авантурным! — усклікае князёўна. — Бо інші косаўскі палац — такі ж загадкавы і авантурны!.. Аднойчы Сава расказаў мне, як прыехаў у Нясвіж да майго дзядзькі Леона перад самай вайной. Яго ўразіла, што дыван у спальні Леона быў... намаляваны на падлозе!.. Дзядзька Леон сапраўды добра маляваў, і вырашыў так адзначыцца...

Мяжу перасякам без проблемаў, даязджае да Варшавы, дзе князёўна кажа на развітанне:

— Да хуткай сустрэчы ў Нясвіжы!..
Глеб Лабадзенка, «Звязда»

Радзівілы: Жылі сёння б у Беларусі, то размаўлялі б па-беларуску



Радзівіл. — Але выказаў думку, што некаторыя элементы трэба змяніць. Найперш — прыбраць вежу-цыбуліну, якая была зробленая некалькі гадоў таму. Гэта памылка. Яна не падобная да вежы, якая была ў Нясвіжы перад вайной. Магчыма, яна падобная да той вежы, якая была ў XVI стагоддзі... Аднак я мяркую, што гэта таксама была іншая вежа. І што нельга рабіць рэканструкцыю на ўзор маленькай гравюры XVI стагоддзя!.. Няма адзінай канцепцыі, з кожнай эпохі бярэцца патроху...

Вынік абеду быў плённы. Міністр запэўніў Радзівілу, што вежа будзе змененая.

А найвялікым плёнам стала дамова аб стварэнні Фонду аднаўлення Нясвіжскага замка, які будзе апекавацца рэканструкцыяй.

Дарэчы, Радзівілы прыехалі ў гэты раз не з пустымі рукамі: прывезлі ў падарунак замку дзве арыгінальныя гравюры XVII стагоддзя, а таксама 162 якасцяў копіі гравюр Ляйбовича XVIII стагоддзя.

«Я застаюся ў Беларусі!..»

Аднак самым нечаканым стаў планаваны дзень аф'езду. На сняданні пані Эльжбета агамонізала племянінкаў:

— Можаце ехаць, а я застаюся ў Беларусі яшчэ на некалькі дзён!..

Я паабяцаў князюм, што завязу пані Эльжбету на машыне ў Варшаву, і пытанне было вырашана. Пляменнікі з'ехалі, бо мелі справы ў Варшаве, а цётка засталася шукаць сваіх ста-

Памёр у сне, не вынес паразы

56-гадовы Юры Курненін
быў з легендарнага
мінскага «Дынама»—1982.



30 ліпеня на 56-м годзе жыцця не стала легендарнага беларускага футбала Юрыя Курненіна. Чэмпіёна Савецкага Саюза 1982 года ў складзе мінскага «Дынама». Як паведамляеца, ён памёр праста ў сне.

Юры Курненін нарадзіўся 14 чэрвеня 1954 года ў расійскім Архаве-Зуеве, дзе і пачаў займацца футболам. Замацавацца ў маскоўскім «Дынама» Курненін так і не змог. Яго, а таксама Юрыя Пудльшава, выпраўлілі на падмогу мінскім аднаклубнікам.

Гэта было ў 1976 годзе. Праз два гады ў каманду прыйшоў трэнер Эдуард Малафеев, і ў Мінску пачалася стварэнне зусім новай каманды. Курненіну адводзілася ў ёй адно з ключавых месцаў.

У 1982 годзе малады мінскі клуб нечакана стаў першым у СССР. Курненін таксама ўвайшоў у той год у гісторыю. У адной з гульняў першынства з алмаатінскім «Кайратам» абаронца мінчан забіў трох галы. Гэта быў адзіны хет-трик абаронцы ў чэмпіянатах Савецкага Саюза! Да Курненіна падобным неадзначаўся ніхто.

Быў аўтарам першага беларускага гола ў ўркубках. Забіў яго са штрафнога ў вароты швейцарскага «Грасхоппера».

У 1983 годзе Курненін зрабіў капітанам «Дынама», тады клуб заваяваў бронзавыя медалі. Каўчэру футбаліст скончыў у 1987 годзе. За час выступлення ў вышэйшай лізе СССР Курненін правёў 265 матчоў і забіў 19 голоў, тройчы трапляў у склад 33 найлепшых гульняў першынства.

Трэнерскую каўчэру Курненін пачынаў у брэсцкім «Дынама». У першым чэмпіянате незалежнай краіны

берасцейцы заваявалі бронзавыя медалі. Болей каманда з горада над Бугам на п'едэсталі не падымала-ся.

Аднак праз нейкі час трэнер з'ехаў з краіны, працаваў у Расіі.

Таксама ў ягонай біографіі прысутнічае надзвычай экзатичная ста-ронка — у 1996 годзе ўзначальваў

**Курненін адзіны
з абаронцаў зрабіў хет-
трик у чэмпіянатах Саюза.**

нацыянальную зборную Сірыі.

У 1999 годзе Курненін зноў вярнуўся ў Беларусь. Трэніраваў мінскія «Дынама», дапамагаў у салігорскім «Шахцёру».

У 2005 годзе Курненін прыняў працягнувашыя колішнія партнёра Анатоля Байдачнага дапамагаць яму ў нацыянальнай зборнай Беларусі.

Ад лютага 2006 года Курненін уз- начаў моладзевую зборную краіны. Каманда пад ягоным кіраўніцтвам выйшла на чэмпіянат Еўропы, які прыйшоў месяц таму. Там, прауда, гульня не ўдалася. Газеты і чыноўнікі Курненіна скублі, ён балюча перажываў.

Юры Курненін — трэці футбаліст залатага складу мінскага «Дынама», які пайшоў з жыцця. У 1989 годзе не стала Аляксандра Пракапенкі, яму было 36 гадоў (гаралка). У 1992 годзе ў Берліне ва ўзросце 32 гадоў памёр Віктар Янушэўскі (сэрца). Сыходзяць легенды.

Зміцер Панкавец



Георгій Кандрацеў: З Курненіным гулялася прыгожа

Партнёрам Юрыя Курненіна па складзе мінскага «Дынама» 1982 года быў нападаючы Георгій Кандрацеў. Яшчэ да нядынняга часу гэты трэнерскі тандэм узначальваў моладзевую зборную Беларусі. Старэшы Курненін быў галоўным трэнерам, а малодшы Кандрацеў яму дапамагаў. Менавіта Кандрацеў і стаў пераемнікам Курненіна на гэтай пасадзе.

Георгій Кандрацеў: З Курненіным гулялася лёгка, добра, прыгожа. Шмат галоў забіў з ягоных перадач. Старэшыя «дынамаўцы» цудоўна сустрэлі нас, маладзейшых, у калектыве, у тым ліку і Курненін. Не было нейкага размежавання, што вось маладзейшыя, а вось старэшыя. Была выдатная атмасфера ўнутры калектыву... Вось літаральна ўчора размаўлялі. Юры нават жартаваў. На шмат якія тэмы гаварылі. І не было абсалютна нікіх пасылаў, што здарыцца трагедыя.

Гутарыў Зміцер Панкавец

У Мінску гарача аўто

Ад 28 ліпеня ў Мінску згарэла паўдзесяцька аўтамабіляў. Першае здарэнне адбылося 28 ліпеня ва Уруччы, на вуліцы Гарадзецкай. Тады ўночы адначасова згарэлі два легкавікі, прышпаркаваныя побач, — «Mazda CX7» і «Hyundai Terracan». Па гэтым факце РУУС Першамайскага раёна ладзіць праверку. Паводле папярэдніх інфармацый, прычынай зда-рення стала ўзгаранне рухавіка аднаго з аўтамабіляў. Па словах жа некаторых відавочцаў, гарэць пачало паміж легкавікамі.

Наступны падобны інцыдент здарыўся 30 ліпеня а 2-й ночы ў завулку Клумава — зага-разрэу легкавік «Рэно». Справай займаецца Партызанскае РУУС. Адзін з відавочцаў пажа-ру паведаміў парталу TUT.BY, што капот «Рэно» гарэў, нібы абліты бензінам.

А 31 ліпеня ўночы згарэў мікраўтобус «Фольксваген». Здарылася гэта на вуліцы

Пляханава. На форуме Онлайнера паведамля-ецица пра слова відавочцаў, што нібыта падпал здзеіслі невядомыя. У Ленінскім РУУС «Нашай Ніве» пачвердзілі інфармацыю пра пажар, назначыўшы, што да іх паступіла заява ўладальніка аўто, аднак падрабязнасцяў зда-рення не паведамілі.

І гэта яшчэ не ўсе. 2 жніўня пад вечар побач з касамі стадыёна «Дынама» гароў «Мерседэс». На наступны дзень у сеціве на форумах з'явілася паведамленне пра спалены легкавік на вул. Волаха. Звяртае ўвагу настрой многіх на-веднікаў тых форумоў — непрыхаваная агрэ-сія на адрас аўто з рэгіянальнымі нумарамі.

Сядрод прыгын, па якіх легкавік можа сам загарэцца, адмыслоўцы называюць няспра-насьць электраправодкі і паліўнай сістэмы.

Сямён
Печанко



Скайп можа знікнуць

Паміж стваральнікамі
програмы і яе ўладальнікамі
(з 2005 года гэта аўкцыённая
кампанія eBaу) высіпеў
канфлікт.

Нягледзячы на продаж, пра-
вамі на P2P-тэхнолагію, на якой і пабудавана праца праграмы,
па-ранейшаму валодаюць рас-
працоўшчыкі — Ніклас Зенст-
ром і Янус Фрыс.

Іхняя кампанія Jotid Ltd збіра-
еца стварыць свой VoIP-сервіс,
і, адпаведна, забараніць выка-
рыстанне сваіх тэхналогій у
Skype. Фактычна гэта зробіць
яго непрацоўным.

eBaу ужо распачалі працу над
новым праграмным забеспечэн-
нем, аднак хутчэй за ўсё яно будзе
занадта дарагое і наўрад ці будзе працаўца вельмі якасна.

Знікненне Skype стане цудоўнай
навінай для аператараў мабільной
сувязі (у Расіі, напрыклад, сата-
выя кампаніі тыдзень таму аў-
тасцілі праграме сапраўдную вай-
ну). Праўда, даследчыкі мярку-
юць, што гэта стане штуршком для
развіцця іншых перспектыўных
VoIP-сервісаў (напрыклад,
Google Voice).

МП; onliner.by

Качынская, Вайды і Занусі спаткаліся з навучэнцамі Беларускага ліцэя

Паводле традыцыі, якая існуе пяты год,
Беларускі ліцэй пачаў свой чарговы
навучальны год летній сесіяй у Польшчы.

Сёлета ў ліцэі склад вучняў абавіўся амаль на-
полову, і большасць упершыню мае магчымасць
скарыстацца з гасцінісці варшаўскага Клуба ката-
ліцкай інтэлігенцыі і ўладаў вольнага места Гданьска.

Акрамя планавых заняткаў, ліцэісты ўжо мелі
мажлівасць спаткацца з жонкай презідэнта
Польшчы Марыяй Качынскай, віцэ-презідэнтам
Варшавы Уладзімежам Пашынскім, варшаўскім
арыбіскупам Казімежам Нычам, сусветна вядо-
мымі кінарэжысёрамі Кышыштафам Занусі і Анд-
жэем Вайдам. Апошні быў госцем унікальнай бела-
рускай установы назаўтра пасля прагляду ўсім
складам Ліцэя ягонага перадапошняга фільма «Ка-
тын».

Знакаміты госць адказаў больш як на 25 пытан-
няў вучняў і выкладчыкаў ліцэя, перадаў у падарун-
ак ліцэістам набор дыскаваў са сваімі самымі вядо-
мымі фільмамі, адмыслова паставіўшы на кожнай
аўтограф.

Ліцэісты наведалі шэраг варшаўскіх музеяў, а
таксама выезджали на экспкурсіі ў Белавежскую
пушчу, Чанстахову, Кракаў і Асвенцім. Цяпер іх
летнняя сесія працягваецца ў Гданьску.

ЛБ

Беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа

ў свой час быў пілотнай беларускамоўнай
установай якаснай адукацыі. Лукашэнкаўцы
юрыдычна ліквідавалі яго ў 2004 годзе па
палітычных матывах. Пасля гэтага педагогі
захоўваюць свою ўстанову адукацыі
нефармальна, з апорай на асяродкі
незалежнага грамадства і на гроши бацькоў,
што аддаюць перавагу незалежнай адукацыі.



Першымі ахвярамі агню сталі
Mazda CX7 і Hyundai Terracan
на вуліцы Гарадзецкай.

Задачка з адным невядомым

Леанід Анфімаў — чалавек, пра якога невядома нічога. Нават чутак пра яго не ходзіць. Такая шараватая пляма ў спісе вышэйших службовых асоб дзяржавы. Аднак мала хто сёння стаіць бліжэй да презідэнта, чым ён. Піша **Аляксандар Фядута**.

Так выходзіць, што самыя ўплывовыя людзі ў сённяшнім атакені Аляксандра Лукашэнкі адказваюць за эканоміку. І чым яны ўплывовейшыя, тым менш пра іх ведаюць. Гэта значыць, у чынавенскім асяроддзі ведаюць, а вось за яе межамі — ні-ні!

На святле ў цені

Леанід Анфімаў, аднагодак прэзідэнта Беларусі, не заўсёды займаў свою ціперашию парадку намесніка кіраўніка Адміністрацыі. Выпусканік двух беларускіх ВНУ — БПІ і БІНГ (ципер БНТУ і БДЭУ) — Леанід Васільевіч адпрацуваў шмат гадоў у Мінску. Працаўшчык інструктарам Завадскага райкама КПБ, і начальнікам аддзела ў гарыканкаме.

Аддзел быў цікавы. Гэта быў аддзел планавання тавараў народнага спажывання. Ва ўмовах усеагульнага дэфіцыту, якім скончылася савецкая эпоха, праца ў такім аддзеле давала контакты ў асяроддзі гандлю. І, што яшчэ важней, дазваляла цвяроза ацаніць сітуацыю. Калі дзяржава планавала насыпці рынак, а ён не насыпчыцца, адказным за гэтае насыпчынне людзям становілася зразумела, чым усё можа скончыцца. І Анфімаў стаў адным з першых службоўшчыц, якія па ўласнай ініцыятыве перайшлі ў гаспадарчаразліковое прадпрыемства — творча-вытворчае аўяднанне «Дызайн» Саюза дызайнераў.

Гэта не была яшчэ прыватная фірма, аднак зарабіць ужо было можна. Прадпрыемствы, якія існавалі пры творчых салозах, абкладаліся меншымі падаткамі. Увогуле, былі мағчымасці.

Тут Саюз разваліўся, сітуацыя памянілася, і адзінкі, хто адчуў сябе ў новых умовах прыстойна, былі службоўцы. Мусіць, Леанід Васільевіч лічыўся добрым службоўцам, бо яго зноў узялі ў Мінскі гарыканкам.

Прагэта — зрэшты, як і пра іншыя першыяды дзеяніасці нашага героя — чуткі ходзяць няясныя. Адна з іх, аднак, вельмі паказальная. Плеткі, якія ганараваць сваімі ведамі сталічнай мэрыі, сцвярджаюць, што менавіта Леанід Васільевіч курыраваў асвятленне ўрадавых установаў. У зону яго адказнасці ўваходзіў і кантроль за размеркаваннем рэкламных плошчаў. І кіраўнік дзяржавы бачыў, наколькі дакладна выконваюць яго ўказанні ў даценай сферы. Скажам, загадаў прыбраць з бігбордзіў заведзаных францужанак — і прыбраў як!

Дый асвятленне цэнтра выйшла сімпатычнае. Ва ўсякім разе, Анфімаў ўдалося ў гэтым святле трапіць на вочы Лукашэнку.

У калодзе ў Тозіка

А яшчэ важней — акуратны службовец трапіў на вочы ўсемагутнаму Анатолію Тозіку, тагачаснаму кіраўніку Дзяржкантролю.

Новы кіраўнік Мінска Міхail Паўлаў пачаў расчышчыць апарат гарыканкама ад старых ярмашынскіх кадраў. Анфімаў мог стаць ахвярай гэтай чысткі. Але — не давялося. Тозік пратанаваў яму фактычнае павышэнне, і Анфімаў сышоў мірна, захаваўшы добрыя адносіны з Паўлавым. Што пазней яму спатрэбіцца. Для чыноўніка, які сябе паважае, важна ўмець не скандаляць.

У часы Тозіка Дзяржкантроль функцыянаў як ведамства, якое назапашвала «шкілеты ў шафе». Пра самога Анатоля Апанасавіча казалі, што ён тримаў падчас даклада прэзідэнту перад сабой дзве тэчкі: справы з адной атрымлівалі ход, справы ж з іншай, на вырак прэзідэнта, маглі і застасцца на нейкі час без руху. Сумленне генерала Тозіка магло быць зусім спакойным: ён усё дакладваў, ці не так? А рапшэнні прымываў зусім не ён.

Менавіта ў тая часы Леанід Васільевіч Анфі-



БЕЛТА

імаў і службы ў КДК — спачатку начальнікам управы, якая курыравала банкаўскую дзяянасць, пасля — дырэкторам Дэпартамента фінансавага маніторынгу КДК. Для недасведчаных дамо паралель з Расіяй: аналагічную пасаду займаў да свайго прызначэння прэм'ерам Расіі Віктар Зубкоў. Сутнасць працы складалася ўтым, каб сачыць, як рухаюцца буйныя фінансавыя сумы — у краіну і з краіны.

Карацей, праца добрая.

Аднак, кожуць зацяцця плеткарь, у нейкі

Для чыноўніка, які сябе паважае, важна ўмець не скандаляць.

момант у Леаніда Анфімава пачалі ўзнікаць на гэтыя працы непрыемнасці. Звязана гэта было з тым, што да пэўных колаў — у прыватнасці тых, што мелі ў мінулым дачыненне да Мінскага гарыканкама — Леанід Васільевіч быў паказальна лаяльны. Гэтазначыць, інфармацыя на гэтыя самыя колы калі была ў яго, то падзроня не істотная. Хоць менавіта ў гэты перыяд — у 2003—2004 гадах — пачалі пагаворваць, што Міхail Паўлаў сур'ёзна мяркую заніць месца прэм'ер-міністра. Месца, якое толькі-толькі паспей заніць Сідорскі, які лічыўся — чамусыц! — крэатурай Анатоля Тозіка. І як прыйшло Анфімаў з гарыканкама ў КДК, тук у трэці раз у гарыканкам і сышоў. На пасаду першага намесніка старшыні. На два гады. Дастатковы тэрмін, каб пераканацца ў лаяльнасці.

Аднак клан «младатуркаў», лідарам якога лічыўся Тозік, таксама лічыў за лепшае не сварыцца з разумнымі і дасведчанымі службоўцамі. І Анфімаў ізноў вярнуўся ў КДК — на пасаду намесніка старшыні.

І на гэты раз ненадоўга. Тозік паліяцеў паслом у Кітай, а Анфімаў ў 2006 годзе прызначылі намеснікам кіраўніка Адміністрацыі прэзідэнта па пытаннях эканомікі.

Як айсберг у акіяне

І на новай пасадзе Леанід Васільевіч захаваў галоўную сваю якасць — непрыкметнасць. Іншыя яго калегі свяцілі ў прэсе, даючы каментары і інтэрв'ю, а Анфімаў сядзеў і маўчаў. Проста гаварыць не было пра што. У Адміністрацыі яго прызначылі курыраваць эканоміку. А, дакладней, прадпрымальніцтва.

Годадзедзеўшы моўчкі, Анфімаў працягнуў сваю дзеяніасць з рэзка крытычных заяўлю на адрас тых, хто тармозіць развіццё малога і сярэдняга бізнесу ў краіне. Праўда, мяркуючы па

ўсім, знойшоў ён сякеру пад лаўкай: галоўным тормазам быў авбешчаны ўрад, які, маўляў, не стымулюе адкрыццё новых прадпрыемстваў і інфраструктуру. Пра то, што стымуляваць прадпрымальніцтва ва ўмовах, калі асноўныя праекты па дадзеным пытанні піша памагаты прэзідэнта. Сяргей Ткачоў, напроту немагчыма, Леанід Анфімаў чамусыці казаць не стаў.

Галоўнай мэтай яго крытыкі быў ўсё тыя ж «младатуркі» — Сяргей Сідорскі і Уладзімір Сямашка. Лаяльнасць да былога шэфа Анатоля Тозіка дэманстраваць ужо сэнсу не мела: Анатоль Апанасавіч паспяхова лабіраваў інтарэсы прымесловых гігантаў на бязмежных аблоках Кітая.

Справа зусім не ўтым, што Анфімаў аказаўся чалавекам няўдзячным. Проста ён апынуўся ў новай сістэме — у сістэме, дзе мела сэнс захоўваць лаяльнасць толькі аднаму чалавеку — прэзідэнту.

Месца, якое давялося заніць немаладому ўжо вялікагаловаму службоўцу, вусы і лысіна якога рабілі яго падобным да прэзідэнта як шарж, атрыманы кампьютарным способам, было не гэтак ужо і прыкметнае. Аднак паказальна, што яго займаў да Анфімава.

Калісці — Пяціро Пракаповіч. З гэтым усё зразумела, ён дагэтуль на слыху.

Крыніца ўплыву ў Беларусі вызначаецца дзвюма якасцямі: або залежнасцю прэзідэнта ад цябе, або тваёй чалавечай блізкасцю да прэзідэнта.

А вось другі... Другі — Мікалай Іванчанка — постапль значна меней вядомая. Менавіта Іванчанка заніць пасля адстаўкі Уладзіміра Замятліна пасаду сустарышні беларуска-іракскай камісіі па гандлёва-еканамічным супрацоўніцтве, што вельмі паказальна. Менавіта Іванчанка, па чутках, курыраваў «Белкалій» — адно з самых прыбытковых прадпрыемстваў у Беларусі. Гэта дэманструе, які быў узровень даверу прэзідэнта да Іванчанкі. Чаму? Гэта іншыя пытанні. Хадзілі чуткі, што Іванчанка з'яўляецца далёкім сваяком старэйшых сыноў прэзідэнта — па матчынай лініі. Праверыць жа гэтыя чуткі, як разумее чыгач, немагчыма.

І вось на месца Іванчанкі і прызначаюць Анфімава. Дык каму ён, па вашым меркаванні, мусіць давесці сваю лаяльнасць?

Так склалася неверагодная сітуацыя. У эка-

Леанід Анфімаў

Нар. у 1954 у в. Сіма Юр'еў-Польскага раёна Уладзімірскай вобласці (Расія). У 1977 скончыў Беларускі політэхнічны інстытут, у 1988 — Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі. Працаўшчык інструктарам прымесловы-транспартнага аддзелу Заводскага райкаму КПБ Мінска, намеснікам старшыні планавай камісіі выканкаму Мінскага гарсовету — начальнікам аддзелу планавання тавараў народнага спажывання.

У 1989—1991 быў генеральным дырэктарам творчы-вытворчага аўяднання «Дызайн» Саюзу дызайнераў Беларусі. Ад 1991 да 2001 займаў розныя пасады ў Мінгарвыканкаме.

У 2001—2003 працаўшчык інструктарам галоўнага ўпраўлення кантроля за банкаўскай сістэмай і рынкам каштоўных папер Камітэту дзяржаўнага кантроля (КДК), а ў 2003 узначаліў Дэпартамент фінансавага маніторынгу КДК.

У 2004—2005 быў першым намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму, потым працаўшчык інструктарам кіраўніка Адміністрацыі прэзідэнта прызначаны ў красавіку 2006.

Паводле БЕЛТА

намічнага блока Адміністрацыі стала два твары: Ткачоў і Анфімаў. Ткачова пракліналі прадпрымальнікі, а Анфімаў паспяхова пазыцыянуваўся як абаронца інтарэсаў прыватнага бізнесу, але абараняў ён іх не ад Ткачова, а чамусыці ад урада.

І ўсе быў амаль пічастлівы. Амаль — бо прадпрымальнікі чакалі якіхсь кроку. Якіх не было.

Але іх Анфімаў здзейсніць і не мог. У яго ніколі не было адпаведных паўнамоцтваў.

Заставалася рабіць добрую міну пры дрэнай гульні. Што ён і зрабіў.

Два чалавекі на беразе

Далёка не кожны намеснік кіраўніка Адміністрацыі становіцца «членам Палітбюро». Быў такі спакойны і мудры чалавек — Уладзіслаў Сяргеевіч Пілігра. І хто цяпер памятае, што ён працаўшчык інструктарам кіраўніка? А Аляксандар Папкоў, амаль што паўшы палітычнай «смерцю адважных» у барацьбе з акулавымі апетытамі Галіны Жураўковай? А «двойчы генерал Станіслаў Князэў»?

Крыніца ўплыву ў сістэме дзяржаўнага кіравання сучаснай Беларусі вызначаецца дзвюма якасцямі: або залежнасцю прэзідэнта ад цябе — як залежыць сёння Лукашэнка ад Лідзіі Ярмошынай ці губернатару, або тваёй асабістай, чалавечай блізкасцю да прэзідэнта, яго даверам да цябе. Так, скажам, Зянон Ломаць ці Пяціро Пракаповіч карыстаюцца гэтым даверам — а значыць, і ўплывам.

Пратое, як незаўажны, Леанід Анфімаў стаў сябрам гэтага вузкага нефармальнага кола, ходзіць розныя чуткі. Хутчэй за ўсё, прэзідэнт сапраўды прасякнуўся да яго сімпатий, што і даваляе Анфімаву ўтрымліваць пазыцыі.

Самая дзвінная чутка, якая глумачыць нечаканую блізкасць. Леаніда Анфімава да Аляксандра Лукашэнкі, кажа наступнае. Быццам быў ў кіраўніка дзяржавы з'яўляўся новае хобі. Не, гэта не «харлей». Але, кажуць, Лукашэнка захвоўціўся да рыбы. А, людзі кажуць, ва ўсёй Адміністрацыі менавіта Анфімаў — рыбак «са стажам».

...Уявіце сабе, колькі важных рэчей могуць «прамаўчыць» паміж сабой дзве аднагодкі, сядзячы на беразе, дзе толькі яны — і рыба. Ну, можа быць, яшчэ хлопчык паблізу бегае.

Р

Спецназам будзе кіраваць Хазалбек Атабекаў

Новым кіраўніком 3-й асобнай Чырвансцяжной брыгады спецназа вайсковай часткі 3214 (Уручча) стаў Хазалбек Бахцібекавіч Атабекаў, паведаміў «Нашай Ніве» прэс-сакратар

Хазалбек Атабекаў

у 1990 скончыў Міnsкае вышэйшае вайскова-палітычнае агульнавайсковае вучылішча. У 2005 Атабекаў быў узнагороджаны медалём «За бездакорную службу», у той час ён з'яўляўся начальнікам аддзялення баявой падрыхтоўкі в/ч 3214. У жніўні 2007 новому кіраўніку спецназа было прысвоена званне палкоўніка.

унутраных войск Сяргей Кабаковіч. Брыгада стала вядомая тым, што ёй кіраваў Дзмітры Паўлічэнка. Той самы, які затрымліваўся па падзэрні ў датычнасці да палітычных выкраданняў.

Змена звязаная з тым, што былы кіраўнік спецназа Юры Караеў пайшоў на павышэнне. Цяпер ён займае пасаду першага намесніка начальніка апературай і баявой падрыхтоўкі ўнутраных войск МУС. Караеў быў начальнікам спецназа менш за год. Да

этага брыгадай камандаваў Паўлічэнка.

**Былы кіраўнік міnsкага спецназа
Падабед цяпер узначальвае
асабістую ахову вядомага
бізнесу Юрыя Чыжа.**

У ліпені летасць асесін Юры Караеў узначаліў Міnsкі полк міліцыі спец-

наза ГУУС Міngарвыканкама. Ён замяніў Юрыя Падабеда, у якога нібыта ўзніклі проблемы са здароўем.

Дарэчы, цяпер Падабед узначальвае асабістую ахову вядомага бізнесу Юрыя Чыжа.

А літаральна праз два з паловай месцы Караеў атрымаў новае прызначэнне. Ва ўручанскім спецназе ён прыйшоў на месца Дзмітрыя Паўлічэнкі. Замест сябе ж пакінуў Аляксандра Лукомскага.

Зміцер Панкавец

Шэсць спецназаў як мінімум

Амаль кожны ведае, што ёсць спецназ ва Уруччы, Мар’інай Горцы, Міnsку, ёсць групы «Альфа» і «Алмаз». Аднак мала хто ведае, чым адрозніваюцца паміж сабой гэтыя структуры, хто імі кіруе, што ўваходзіць у іх функцыі. «Нашай Ніве» прапануе кароткі агляд асноўных беларускіх спецпадраздзяленняў.

Уручанская брыгада спецназа

Трэцяя асобная Чырвансцяжная брыгада спецназа (в/ч 3214, Уручча) была сформавана ў 1990-я гады на базе 334 палка 120-й дывізіі. Яна падрыхтавана як для разгону вулічных акцый, так і для ўдзелу ў спецыяльных апераціях. Гэта ўдарная частка Унутраных войск. Яе колькасць блізу 1500-2000 чалавек. У складзе часткі некалькі падраздзяленняў — батальёны спецыяльнага назначэння, Спецыяльны атрад хуткага рэагавання (СОБР) і падраздзяленні забеспячэння.

Асноўнымі задачамі брыгады з'яўляюцца барацьба з тэрапызмам, дзеянні пры ўзнікненні надзвычайных сітуацый, баявая падрыхтоўка

вай падрыхтоўка, атлетычная гімнастыка, кросы. Вельмі вялікае значэнне надзяляеца стральбе з розных відаў зброі, а таксама тактычна-спецыяльная падрыхтоўка па дзеяннях у розных сітуацыях.

Варта адзначыць, што большасць шараговых байцоў знаходзіцца ў брыгадзе год ці паўтара. Гэта звычайны тэрмін службы ў войску.

Менавіта Паўлічэнка фігуруваў у спраўах Захаранкі і Ганчара — пакуль тыя спраўы расследаваў КДБ. У 2000 годзе Лукашэнка адставіў старшину КДБ Мацкевіча і генпрокурора Бажэлку, і ўсё ўсталі.

ПМСП = АМАП

Міnsкі полк міліцыі спецыяльнага назначэння быў сформаваны восенню 2005 года, незадоўга да прэзідэнцкіх выбараў. ПМСП быў створаны на базе АМАПа, і ўзначаліў яго Юры Падабед. Як тлумачыў тагачасны на-



Колькасць спецпадраздзяленняў у Беларусі расце.

ПМСП быў створаны з асабістай просьбы Юрыя Падабеда, які скардзіўся на тое, што ў краіне ўвесе час расла колькасць мерапрыемстваў, якім патрэбная была ахова. На шмат быў павялічаны і штат.

Цяпер кіруе ПМСП Аляксандар Лукомскі. Ён скончыў Ленінградскае вышэйшае палітычнае вучылішча ўнутраных войск (1992), Акадэмію міліцыі (1998), камандна-штабны факультэт Ваеннаї акадэміі (2002). Да гэтага ўзначаліў сталічную міліцыйскую брыгаду ўнутраных войск (в/ч 5448).

Мар’іна Горка

Пад Міnsкам, у Мар’інай Горцы (Пухавіцкі раён), існуе 5-я асобная брыгада спецназаў. Але гэта не Унутраныя войскі. Мар’інагорскі спецназ адносіцца да Міnістэрства абароны.

Фармаванне брыгады пачало адбывацца ў 1962 годзе.

За савецкім часамі байцы дасягнулі ўзроўню падрыхтоўкі, які адпавядаў атраду «Вымпел» КДБ СССР. Байцы з Мар’інай Горкі прымалі актыўны ўдзел у афганскім канфлікце. Праз два гады пас-

ля вываду адтуль дэсантнікі з Мар’інай Горкі зноў трапілі на вайну. Амаль цалкам брыгада (805 чалавек) пад камандаваннем палкоўніка Барадача знаходзілася ў Арmenіі.

31 снежня 1992 года былыя савецкія спецназаўцы прысягнулі на вернасць Беларусі. Асноўнымі накірункамі падрыхтоўкі сённяшніх байцоў у частцы з'яўляеца дыверсійная дзейнасць і выведка. Выведчыкі вучаны пераадольваць балоты, водныя перашкоды, лясы. Для гэтага часта праводзяцца вучэнні ў лясах. Па дзесяць сутак яны знаход-

Спецназ Міnістэрства абароны.

зяцца ў невядомай для сябе мясцовасці.

У Мар’інай Горцы ліца, што іхня частка з'яўляеца самай элітнай у краіне. Адчуваецца неафіцыйнае спаборніцтва і супрацьстаянне спецназаў ўручанскага і мар’інагорскага. І там, і там ліца, што іхня частка найлепшая.

У 1996 годзе былы кіраўнік мар’інагорскай часткі палкоўнік Барадач выступіў на

баку Канстытуцыі, супраць Лукашэнкі.

«Алмаз»

Фактычна з «Алмаза» і пачынаўся беларускі спецназ у канцы 1980-х гадоў. Праўда, тады гэтае падраздзяленне мела назыву «Беркут», і асноўным назначэннем была арганізацыя атрадаў турэмнага

Служаць у «Алмазе» і жанчыны — перамоўшчыцы і снайперкі.

антытэрору. Яны былі створаны і ў іншых савецкіх рэспубліках.

Цяпер жа гэта своеасаблівы атрад хуткага рэагавання. У 1994 годзе тагачасны кіраўнік «Беркута» і будучы міnістр унутраных спраў Уладзімір Навумаў выступіў з ініцыятывай перайменаваць спецпадраздзяленне ў «Алмаз». У памяццы для байцоў Навумаў некалі напісаў: «Заўсёды помні, што супрацоўнік спецназаў ўзбрэны чысты і цвёрды, як алмаз».

У 2002 годзе базу «Алмаза» адкрываў асадбіст Аляксандар

Ударная частка Унутраных войск.

ка на выпадак узнікнення венай небяспекі. У мірны час байцы брыгады выконваюць функцыі па ахове грамадскага парадку. Часта прадстаўнікі брыгады выязджаюць на заданні і за межы Міnsка. Напрыклад, ахоўваюць «Славянскі базар».

Падчас вулічных акцый апазіцыі ўручанская брыгада з'яўляецца на падстрахоўцы. Іх выкарыстоўваюць толькі ў крайніх выпадках, калі з дэмантрантамі не можа справіцца ПМСП. Некалькі разоў байцы Паўлічэнкі былі заўважаны падчас мінульых прэзідэнцкіх выбараў.

Сам Паўлічэнка, будучы камандзірам брыгады, неаднаразова заяўляў, што стараецца выхоўваць байцоў у «духу праваслаўя». На тэрыторыі часткі ёсць храм.

Вельмі вялікае значэнне адводзіцца баявой падрыхтоўцы, яна ў разы больш жорсткая, чым у іншых вайсковых частках. У праграме — акрабатыка, рукапашны бой, сіла-

усяго патроху

Лукашэнка.

У выпадку трывогі «алмазавец» павінен прыбыць на базу цягам 5-7 хвілін. А цягам 20 хвілін на месца здарэння ў любую кропку краіны адпраўляючца разведка і баявая група. Яшчэ праз 20 хвілін следам выїжджае другая група.

У функцыі «алмазаўца» уваходзіць змаганне з тэрарыстычнай дзеянасцю, вызваленне закладнікаў, абясшкоджванне выбуховых рэчышчаў. «Алмазаўцы» некалі затрымлівалі ў Мінску падазраваных у забойстве расійскага журналиста Поля Хлебнікава.

«Алмазавец» павінен трэніравацца не меней трох разоў у тыдзень. Гэта не толькі спартовыя практикаванні, але прыкладныя, калі байцы ідуць на бар'еры, лазы, лесвіцы ў поўнай экіпіроўцы.

У асноўным у «Алмаз» трапляюць афіцэры з аналагічных падразделенняў Міністэрства абароны, міліцыйскага спецназа, службы аховы кіраўніка дзяржавы, пагранічных войск. Як правіла, гэта людзі, якія аддалі службе не менш за пяць гадоў і ўжо ўдзельнічалі ў спецапераціях. Служаць у «Алмазе» і жанчыны — перамоўшчыцы і снайперкі.

Акурат супрацоўнікі «Алмазу» збілі 2 сакавіка 2006 года кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна. Байцы гэтага ж атрада затрымлівалі сёлета Мікалая Аўтуховіча і ягоных паплечнікаў. Менавіта быўляя «алмазаўцы» былі асуджаны па справе знікнення тэлеаператора Дзмітрыя Завадскага.

«Алмаз» узначальвае палкоўнік Мікалай Карпянкоў. Ён быў яшчэ ў «Беркуце», калі з 1992 да 1994 года з'являўся камандзірам баявой групы падразделення. У 2003 годзе Карпянкоў вярнуўся ў «Алмаз» у якасці камандзіра.

«Альфа»

Група «Альфа» пры Камітэце дзяржбундай быспекі СССР была створаная яшчэ ў 1974 годзе. У сакавіку 1990 тагачасны галоўны чэкіст Саюза Кручкоў падпісаў указ аб дадатковым увядзенні групы «Альфа» з дыслакацыяй у Мінску. Сярод мэтай стварэння групы называліся лакалізацыя і папярэджанне тэрарыстычных і экстремістскіх акций, асабліва небяспечных злачынных праяваў, якія паг-

Да 1992 года яна падпарадкоўвалася наўпрост Маскве.

ражаютъ бяспечы краіны. Першапачаткова група дзеянічала і на балтыйскія краіны.

Цікава, што аж да студзеня 1992 года «Альфа» знаходзілася ў прымым падпарадкаванні галоўнага ўпраўлення пры прэзідэнце СССР. Толькі потым увайшла ў структуру беларускага КДБ. Байцы «Альfy» забяспечваюць фізичную абарону і бяспеку

беларускага кіраўніцтва і высокіх замежных гасцей. У новыя абавязкі таксама ўвайшла барацьба з незаконным вывазам каштоўных металаў, матэрыяльных і гітарычных каштоўнасцяў за межы краіны.

Пры стварэнні «Альфы» перавага аддавалася афіцэрам-афганцам, вэдэвэшнікам, прафесійным спартouцам. Цяпер вышэйшая адукцыя і служба ў войску абавязковая для кандыдатаў. Таксама ўвага надаецца здольнасці выносіць вялікія псіхалагічныя і фізічныя нагрузкі. Узрост байцу — 30-35 гадоў.

Адзначаецца, што цягучка кадрау у «Альфе» вельмі малая. Для таго, каб стаць сапраўдным прафесіоналом, патрэбна чатыры-пяць гадоў. Уесь гэты час баец знаходзіцца на другіх-трэціх ролях. Адна поўная экіпіроўка «альфаўца» (бронекамізэлька, шалом, зброя, боепрыпасы) важыць больш за 20 кілаграмаў.

Дэпутат Вярхоўнага Савета XII склікання ад БНФ Сяргей Навумчык у сваіх успамінах сцвярджае, што менавіта супрацоўнікі «Альфы» збівалі дэпутатаў ад апазыцыі, якія абавязцілі галадоўку ў авальнай зале.

Нейкі час хадзілі чуткі, што байцы «Альфы» атрымлівалі веаны досвед у Чачні, але кіраўніцтва групы ўпарты гэта адмаўляе. Кіраўніком групы «Альфа» з'яўляецца палкоўнік Мікалай Івінскі.

Пагранічны спецназ

Свой спецназ існуе і ў пагранічнікаў. Гэта Асобная служба актыўных мерапрыемстваў, ці не саме закрытае і малавядомае спецпадразделенне.

АСАМ з'явіўся ўжо пасля развалу Савецкага Саюза, у 1993 годзе. Першым начальнікам быў Генадзь Нявыглаз. Найперш стварэнне спецпадраз-

З АСАМа пачыналіся кар'еры Нявыглаза, Рачкоўскага, Віктара Лукашэнкі.

дзялення тлумачылася барацьбой з нелегальнай міграцыяй. У асноўным, грамадзян з азіяцкіх краін у Еўропу. Менавіта гэта і было першай задачай. Пазней з'явіўся новы — барацьба з эканамічнай злачыннасцю і наркатафікам, супрацьзязненне транзітнаму тэрарызму і гандлю людзьмі.

Праверка будучага асамаўца доўжыцца ад году да двух. Цягам гэтага часу з асаблівай увагай правяраюць паслужны спіс байца, усіх блізкіх і далёкіх сваякоў. Сярэдні ўзрост афіцэраў 33 гады. На форменным шаўроне байца АСАМа — два скрыжаваныя мячы і ружа вястроў на фоне контуру краіны.

У свой час АСАМ узначальваў сённяшні старшыня Пагранічнага камітэта Ігар Рачкоўскі. А служылі ў спецпадразделеніі старэйшыя сыны Лукашэнкі — Віктар і Дзмітрый.

Зміцер Панкавец

Бусік пратараніў аўтамабіль Янукевіча

Намеснік старшыні Партыі БНФ трапіў у шпіталь непрытомным.

Намеснік старшыні Партыі БНФ Аляксей Янукевіч трапіў у аўтакатастрофу. 2 жніўня ён позна вечарам вяртаўся на аўтамабілі дадому ў Чыжкоўку. Здарэнне адбылося на калыцы каля аўтавакзала «Усходні».

«На шырасці, я нічога не памятаю. Ад удара адразу страціў прыгомнасць. Толькі потым мне расказаў, што ў аўтамабіль ўрэзваўся бусік, за стырном якога сядзеў п'яны кіроўца. Ён несся на чырвонае свяло», — кажа Аляксей Янукевіч.

Палітык атрымаў чэрнепна-мазгавую трауму. Дактары наклалі швы. Аляксей скардзіцца, што галава крыху баліць. «Увогуле, калі прыйшоў у сябе, то не зразумеў, ці гэта адбываецца са мной насамрэч, ці гэта сон.

Было шмат крыві, я ўхуткай дапамозе. Доўга не мог зразумець, што да чаго», — расказвае намеснік старшыні Партыі БНФ.

Цяпер Янукевіч знаходзіцца ў 10-й бальніцы ў Чыжкоўцы. Зычым хлопчу выздаравеў як найхутчэй.



3П
ONLINEBY

«Лукашэнку» можна садзіць

Бел-чырвона-белая гладыёлусы, называны ў гонар кіраўніка Беларусі, разыходзіцца ў нашай краіне на ўра.



«Праваслаўнае свята».

Часопіс «Гаспаднія» ўпэўнівае, што менавіта «Лукашэнка» стаў ад-

ным з самых папулярных у Беларусі. Садавод Людміла Курэйка з Пружанскага раёна яго называе найлепшай навінкай. Як і астатнія гладыёлусы, «Аляксандра Лукашэнка» непатрабавальны. Яго можна вырошчваць на лещиці.

Кожны сорт мае свой умоўны нумар. Напрыклад, «Аляксандра Лукашэнка» — 401С. Якое значэнне маюць гэтыя лічбы, растлумачыў мінскі садавод Іван Нічпартук:

— З першай лічбы кода можна зразумець, што гладыёлус буйны (12-14 см у дыяметры), наступны дзве расказваюць пра бела-чырвоны колер. «Аляксандра Лукашэнка» мае катэгорыю «С», значыцца, ён расцвітае праз сярэдні тэрмін, 86-90 дзён. У сувязі з 20 бутонаў, 8 альбо 9 з іх адкрытыя.

Ягор Марціновіч

Малады чалавек кажа, што такая ідэя ўзнікла яшчэ два гады таму. «Тады натыкнуўся на адзін беларуск-англійскі сайт знаёмстваў (беларуская версія на ім, праўда, была недапрацаваная). Але, на жаль, сайт хутка спыніў сваё існаванне. А кантактаваць з беларускамоўнымі дзяўчатамі так хацела! I тады я вырашыў сам зрабіцца пляцоўку для інтэрнэт-знаёмстваў. Распрацаваў дызайн, аднак праз няправільную трактоўку мной беларускага заканадаўства, запускаць праект не стаў. Але пасля зразумеў свае памылкі. I вось сёлета я пачаў працу з чыстага аркуша».

На сایце зарэгістравана больш за 60 чалавек. Але відавочна, што ахвочых пазнамінца з беларускамоўным асяроддзем значна болыць. Таму ў бліжэйшыя месяцы колькасць карыстальнікаў www.spatkanne.be-eu.com павінна павялічыцца ў дзесяці разоў.

Сяргей Макарэвіч

«Надоело говоритъ?» — «Размаўляй!»

Навучэнец Бабруйскага аўтатранспартнага каледжа стварыў беларускамоўны сайт знаёмстваў.

«Надоело говоритъ?» — «Размаўляй!» — дэвіз праекта. Яго стваральнік — 18-гадовы Зміцер Сакун.

«Я — шыкоўная жанчына»

Зульфія Асадава — дзяўчына, якая прыйшла на начную дыскатэку проста адпачыцца з сяброўкамі, а выйшла адтуль з запрашэннем да ўдзелу ў конкурссе — «Міс цыцкі-2009», ды яшчэ і перамагла ў ім.

Цяпер ўласніца чацвёртага памеру раздае інтэрв'ю. «Мой тата азербайджанец. Таму наўрад ад ці ён зразумее мой учынок правільна. Таму і застаецца спадзяўца, што фатографія яму на вочы не трапяцца», — сказала красуня ў гутарцы для «Звязды». Затое мама ў Зульфіі — беларуска. Яна мае іншыя погляды на жыццё і дачкой гарыцца.

А каканы? «Калі ён даведаўся, дзе я ўдзельнічала, ды яшчэ і перамагла, сказаў, што я ў яго шыкоўная жанчына».



INTERFAX.BY

СЦІСЛА

Яromoшыну не пусцілі ў Еўрасаюз

Старшыня Цэнтрыўбаркама Лідзія Яromoшына, якой па-ранейшаму забаронены ўезд у краіны Еўрасаюза, ездзіла па мясцінах свайго юнацтва — пабывала ў Калінінградзе, піша газета «Тут і цяпер». Нагадаем, што Лідзія Міхайлаўна скончыла юрыдычны факультэт Калінінградскага ўніверсітэта.

Архітэктура карупцыі

**Рознымі способамі
незаконна нажываўся
архітэктар у райцэнтры
Свіслач.**

Прысуд за атрыманне хабару вынесены былому дырэктару КУП «Праектнае бюро пры галоўным архітэктару Свіслацкага раёна» Уладзіміру Варанку. «Дадатковая заробкі», якія кіраўнік бюро атрымліваў з 2006 да 2008 года, расценілі паводле Крымінальнага кодэкса як «Хабар», «Перавышэнне службовых паўнамоцтваў» і «Махляства». Агулам гэта пачягнула на 8 гадоў пазбаўлення волі.

Крымінальная справа была распачатая 4 снежня 2008 года

паводле артыкула 430 ч.1 КК (атрыманне хабару). Паводле следства, хабар ён браў за паскораны выраб праектна-каштарыснай документацыі на будаўніцтва прыватных жылых дамоў. Напрыклад, за распрацоўку дакументацыі для будаўніцтва жылога дома ў пасёлку Паўднёвы Гродзенскага раёна і скарачэнне тэрмінаў распрацоўкі ён атрымаў ад А.Шышлякова суму ў памеры 600 тыс. рублёў.

Усяго за перыяд з лютага 2006 г. па красавік 2008 г. абвінавачаны атрымліваў хабар ў сумах ад 300 да 800 тыс. рублёў. Такім чынам, ім было атрымана 9 200 000 рублёў. Акрамя таго, у кастрычніку 2005 г. Варанко атрымаў 150 тысяч за правядзен-

не тапаграфічных здымкаў дома, якія насамрэч не праводзіліся. Але больш за ёсё прадстаўнікоў праваахоўных органаў абурылі не факты атрымання хабару, а факт навучання дачкі Варанко за кошт праектнага бюро.

У 2002 годзе Уладзімір Варанко ад імя прадпрыемства, якое ён узначальваў, заключыў дамову з Гродзенскім універсітэтам аб падрыхтоўцы сваёй дачкі па спецыяльнасці «Эканоміка і ўпраўленне на прадпрыемстве», падрабіўшы подпись галоўнага бухгалтара. Меркавала ся, што дачку будуть рыхтаваць як будучага спецыяліста для праектнага бюро, але, паводле закону, дамову з універсітэтам трэба было спачатку ўзгадніць з

райвыканкамам.

Да таго ж дачка павінна была працаўцаць у калектыве не менш за 1 год і атрымаць яго згоду на аплату за навучанне. Але паседжанне рады прадпрыемства было праведзенае толькі пасля атрымання дачкай Варанко дыплома. На гэтай радзе было прынятае рашэнне аб прадстаўленні права дачце самой уладкоўвашца на працу ў сувязі са зменай сямейнага стану і пераменай месца жыхарства (на той момант яна выйшла замуж ў Гродна). Вось так прадпрыемства вытраціла амаль 16 мільёнаў рублёў (даўвальвацыйных, калі курс даляра быў зусім іншы) на яе адукацыю, але спецыяліста

так і не атрымала...

Суд Свіслацкага раёна вынес прысуд — 8 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёmacі і пазбаўлення права займаць кіруючыя пасады цягам 5 гадоў. Лінія абароны, якую прадстаўляла адвакат Галіна Іванова, спрабавала ўпэўніць суд у тым, што Варанко выконваў дадатковую працу не як кіраўнік, а як звычайны інжынер-праекціроўшчык, а ў справе з адукацыяй суд павінен быў спагнаць з дачкі Варанко, якая не адпрацавала ў праектным бюро патрэбны тэрмін пасля атрымання дыплома. Можна пагадзіцца, што прысуд занадта жорсткі, але факты карупцыі суд палічыў доказанымі.

Вольга Жарнасек

Карэліцкія міліцыянты прыйшлі ўначы па адбіткі пальцаў да нежывых

**Хлопцаў, якія памерлі тры гады
тamu, таксама выклікалі па справе
выбуху 3 ліпеня.**

У Карэлічах супрацоўнікі праваахоўных органаў ізноў актывізівалі працу па дактылакапіі мясцовых мужчын. Не абышлося без дурасці.

28 ліпеня а палове на адзінаццатую ночы (!) міліцыянты прыйшлі ў адзін з дамоў. У дзвюх сем'ях яны пацікаўліся сынамі гаспадароў, заявіўшы, што хлопцы падазраюцца ў здзяйсненні выбуху ў Мінску 3 ліпеня 2008 года. І вось якое

страшнае супадзенне — абодвух ужо некалькі гадоў няма ў жывых.

Варты адзначыць, што гэта не першы выпадак, калі ў выніку татальнай дактылакапіі супрацоўнікі праваахоўных органаў шукалі падазраваных сярод нябожчыкаў. Год таму супрацоўнікі спецслужбаў заяўліся ў сям'ю нябожчыка Канстанціна Мысліўца ў Драгічыне. Гэты працаўнік чалавек, залатыя руки, у свой час стварыў там і ўзначальваў суполку БНФ. Таксама хацелі ўзяць адбіткі пальцаў...

Сямён Печанко

Ваш «кантакт» яшчэ не ўзламалі?

**У інтэрнэце з'явіўся новы
камп'ютарны вірус, які ўзламвае
экаўнты карыстальнікаў сацыяльнай
сеткі «ВКонтакте». На чарзе
таксама «Аднакласнікі».**

Траян працуе так: ён мадыфікуе файл hosts такім чынам, што пры спробе карыстальніка зайсці на сайт, браўзэр ягонага камп'ютара адчыняе сайт-двойнік. У выніку адрас пашто-

вай скрыні і пароль адразу трапляюць ў банк звестак скрадзеных экаўнтаў.

Саму базу можна паглядзець у Інтэрнэце. У ёй ужо 135 тысяч дзейных камплектаў з адрасоў і пароляў.

Вядома, што наступнай ахвярай стане не менш папулярны ў моладзі сайт «Однокласнікі». Хакеры ўжо стварылі і пад яго адпаведны файл, але ён пакуль пусты.

МПІ

за мінулыя выхадныя ў Беларусі ў ДТЗ загінулі 14 чалавек, у тым ліку адно

Застрэліў суседа, застрэліўся сам

У Гродзенскім раёне разыгралася жудасная сцэна, амаль як у галівудскіх баевіках. Толькі фінал сапраўды трагічны. 27 ліпеня ў вёсцы Забалаць пасварыліся суседзі. Адзін з мужчын, 38-гадовы індывідуальны прадпрымальнік, схапіў абрэз і пальную суседу ў голаў. 35-гадовы чалавек скандаў на месцы. Пасля зробленага стралок забарыкадаваўся ва ўласнай хаце — выпішыў быў. Перамовы з ім нічога не далі. Рантам ён скончыў жыццё самагубствам. Той прадпрымальнік раней купіў хату ў забітага ім суседа. І быццам бы забіты атруциў сабаку забойцы. Забойца быў судзімы — за насплату аліментаў.

Дзед наスマрць разбіў 6-гадовую унучку

За мінулыя выхадныя ў Беларусі ў ДТЗ загінулі 14 чалавек, у тым ліку адно

дзіця. 57 чалавек, у тым ліку троє дзяцей, атрымалі раненні.

Дзіця памерла 1 жніўня пасля ДТЗ ля вёскі Ражкоўка Камянецкага раёна. 65-гадовы жыхар Брэста на «Фальксвагене» з'ехаў у кювет і перакуліўся. Ягоная 6-гадовая ўнучка набілася так, што памерла ў бальніцы. Перакуліўся і «Жыгулі» 35-гадовага жыхара Петрыкаўскага раёна. Яго непаўнагодзелетні пасажыр загінуў.

А ў Баранавічах 38-гадовы жыхар Ляхавіцкага раёна на «Масквічы» наехаў на пенсіянерку на пешаходным пераходзе. Вадзіцель уцёк, але яго злавілі.

Двою загінулі пад Радунічамі Асіповіцкага раёна, там з'ехаў у кювет «Опель».

Дзяржаўтайнспекцыя нагадвае, што няможна сядзіць за руль пасля выпілкі, няможна абганяць у неадпаведных месцах і трэба старанін глядзець свае машыны.

Малакасос на «Альфа-Рамэо» забіў дайшніка

Здарэнне адбылося калі вёскі Канапельчыцы Талачынскага раёна (Віцебская вобласць). 20-гадовы жыхар Талачына ехаў без правоў. Абганяў — і сутыкнуўся са службовай машынай ДАІ. У выніку старшы інжынер Віцебскага ДАІ загінуў.

Чорныя капачы развярнулі унікальны помнік пад Вілейкай

Пад руку вандалам трапіў археалагічны помнік — Сцебрацкія камяні. Адзін з культавых камянёў зрушаны, а на яго месцы вырытая яма. Гэта яўна справа рук чорных капачоў. Згодна з паданнем, сцебрацкія камяні — гэта скамялены араты і ягонія валы.

Камяні размяшчаюцца на лініі поўднёвай—поўнач і маюць выявы рун — крыжкоў і рытонаў (рагоў).

БелапАН; ВЖ; МВ;
vialejka.org

Збяры Кнігарню «Наша Ніва»



ПЫТАЙЦЕСЯ Ў КНІГАРНЯХ І Ў НЕЗАЛЕЖНЫХ РАСПАЎСЮДНІКАЎ

Багдановіч пад шашлыкі

Рэпартаж са свята паэзіі «Ракуцёўскае лета».

У нядзелю выправіўся пад Маладзечна, у Ракуцёўшчыну, дзе адбывалася традыцыйнае свята паэзіі, прысвячанае Максіму Багдановічу.

З чыгуначнай станцыі «Уша» лепей ісці да Ракуцёўшчыны не праз Краснае, а на Чысьць. Тады можна палибавацца на камяні-помнікі ў гонар паэта. Адзін сімвалізуе свечку вечнай памяці, а на другім прымаваная памятная шыльда з выявай паэта і радкамі з ягонага верша.

У канцы вёскі на ўзгорку знаходзіцца філія Літаратурнага музея Максіма Багдановіча «Фальварак Ракуцёўшчына». Першае свята паэзіі прышло тут у 1983 г. У 1990-я, успамінае паэт Анатоль Эзаку, людзей на свята збиралася болей, чым прыехала цяпер. І лаваў ставілі не шэсць, як сёння, а ў разы болей. Яно мо і так. Але і сёлета не менш за сто чалавек сабралася ў Ракуцёўшчыне. І гэта надае аптымізму.

Смаліла сонца. Пісьменніку Уладзіміру Арлову не было куды схавацца ад яго. Нічога не заставалася, як прыкрыць галаву аддрукаванымі на паперы вершамі. Некаторыя не вытрымлівалі на санцапёку і тады



Паэт Леанід Дранько-Майсюк: «Благаслаўляю».

У фальварку Ракуцёўшчына, які належыа Вацлаву Лычкоўскаму, Максім Багдановіч гасцяў лягтам 1911. Тут паэт напісаў серую вершаву пад назвай «Старая Беларусь» і паэму «Вераніка», якая выйшла ў выдомы цыкл «Мадонны».

ішлі да Максімавай крынічкі. Балазе, яна знаходзіцца ў цяні дрэваў, хоць і ў баку ад сцэны. Каб спатоліць смагу сцюдзэнай вадою з крынічкі, час ад часу та-кія ахвочыя ўтваралі нават

чаргу. Але куды большая чарга была да палаткі з шашлыкамі.

На свяце было шмат дзяяцей. Адпачываюць, відаць, у Ракуцёўшчыне і суседніх вёсках у ба-буляў. Некаторыя хадзілі ў

майках ці са значкамі кампаніі «Будзьма!». Для іх гэта звычайнае свята, на якім бабуля абавязкова купіць штось з прысмакаў.

Ракуцёўшчыну ўпершыню наведала нашчадак роду Багдановіча — Вольга Дашкоўская. Жанчына з'яўляецца свяячай паэта па лініі яго бацькі Адама Ягоравіча. Яна падаравала музею вышыванку траураднай сястры Максіма Дар'я.

Шкада, што на такія мерапрыемствы не прыяджаюць высокастаўленыя чыноўнікі са сталіцы. Яны б ўбачылі, што не варта дзяліць беларусаў, як тое сталася з пісьменніцкім саюзам. Літаратура павінна быць цэласнай. Гэта каторы год пацвярджаюць самі паэты. На адной сцэне чыталі вершы сябры абодвух Саюзаў пісьменнікаў Віктар Шніп і Леанід Дранько-Майсюк, Анатоль Эзаку і Уладзімір Арлоў, Людміла Рублеўская і Валянціна Аксак.

Спадарыня Аксак заклікала прысутных калі не да 2011, дык да 2016 года, калі будзе адзначана 125-годдзе Багдановіча і 105 гадоў як паэт наведаў Ракуцёўшчыну, усім вывучыць ягоную «Пагоню». Сп. Валянціна ўпэўненая, што менавіта песня на гэтыя слова мусіць быць галоўнай песнай краіны.

У Мінск вяртаўся ў добрым настроі, створаным цудоўнай паэзіяй.

Сяргей Макарэвіч,
фота аўтара

Пісьменнікі згнайлі цэлую галерэю

**Восемдзесят чатыры
партрэты літаратараў
могуць быць страчаныя.**

Коліс гэтыя вялікія партрэты класікаў беларускай літаратуры — Коласа, Купалы, Шамякіна ды іншых — упрыгожвалі Дом літаратара. Калі ў 2006 годзе апальны Саюз беларускіх пісьменнікаў змушилі быў пакінуць будынак, яго маёмасць перавезлі ў Дом творчасці «Іслач», што ў Валожынскім раёне. Будынак знаходзіцца ў аварыйным стане, яго неаднаразова залівалі. І, як вынік, карціны і кнігі, што захоўваліся ў сутарэннях, вымаклі ды пакрыліся цвіллю.

«Такіх, якія б быті зусім не пашкоджаныя, няма», — кажа захаваль-

ніца фондаў Лідскага гісторыка-мас-такага музея Валянціна Хацяновіч. У Ліду маёмасць СБП трапіла ў мінулу пятніцу. Былы Дом творчасці пісьменнікаў «Іслач» купіла ТАА «Белінтэкбуд», і новыя гаспадар запатрабаваў, каб пісьменнікі забраць свае рэчы.

Калі б не гэтая акалічнасць, карціны і кнігі працягвалі б гніці ў сутарэннях «Іслачы». Як кажа кіраўнік Саюза беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіч, кнігі і карціны не вывозілі, бо «да апошняга чакалі вырапажэння пытання з Домам творчасці: застанецца ён ва ўласнасці арганізацыі ці не». А пасля яшчэ амаль год вывозіць «не было куды».

Толькі калі новыя гаспадар паабяцаў выкінуць маёмасць СБП на

сметнік, магчымасць знайшлася. У Лідзе ствараецца музей «Лідчына літаратурная». Праца па яго стварэнні вядзецца пры ўдзеле Лідскага гісторыка-мас-такага музея, туды і адvezлі часова партрэты пісьменнікаў.

Кнігі з «Іслачы», а гэта больш за 2000 асобнікаў, пакуль перадалі ў рэдакцыю газеты «Наша Слова».

У лідскім музее няма свайго мас-така-рэстаўратара. Каб выратаваць партрэты, треба шукакь спецыялістаў у Гродне ці Мінску. «Я за тое, каб адкінуць убок пытанне хто вінаваты, — кажа стваральнік аналагичнага прыватнага музея ў Старых Дарогах Анатоль Бель. — Траба ратаваць гэтыя карціны і кнігі. Калі своечасова не аддаць іх рэстаўратару, яны

Пісьменнікі выносяць партрэты класікаў з забранага Дома літаратара. 2006 год.

проста згнінутць». Адзіны выхад спадар Бель бачыць у tym, каб звярнуцца па дапамогу ў Міністэрства культуры, пры якім працуе рэстаўрацыйная лабараторыя.

СМ

Употай ад фанатаў

**«Ляпісы» запісалі новы альбом. І верасня «Культпрастэвет»
выйдзе на дысках.**

Вестка доля прыхільнікаў групы стала нечаканай. «Я лічу, што ў сучаснай мэдыйнай прасторы вельмі шмат непатрэбнай інфармацыі, — кажа лідар «Ляпісаў» Сяргей Міхалок. — Пра перасоўванні артыстаў, пра іх пакупкі, пра тое, што яны збіраюцца рабіць і чаго не збіраюцца... У выніку зікае вельмі важны для актуальнага мастацтва момант нечаканасці, раптоўнасці, здзіўлення. Таму мы імкнуліся раней часу нікому нічога не распавядзецца. Замест гэтага, не ведаючы адпачынку і не дасынаючы, як стаханаўцы ля мартэнаўскіх печаў, мы рэпетавалі, варажылі, шукалі нешта новае, патрошку запісваліся. І толькі калі зразумелі, што нам не сорамна за гэтыя 12 сталяцінейных трэ-

каў, вырашылі падзяліцца сваёй радасцю са светам».

Вокладка будзе аформленая ў эстэтыцы кубафутурызму, а партрэт Міхалка выклікае асацыяцыі з выявай Маякоўскага.

«Маякоўскі — адзін з заснавальнікаў расійскага футурызму, а мы лічым сібе «неафутурысты», — заяўляе Міхалок. — Нам блізкі анархічны светапогляд «старых» футурыстаў, іх бунтарства, эпатаж, плакатнасць, лозунгавасць, нам падабаецца мастацтва, накіраванае ў будучынню. Але калі Маякоўскі казаў пра аплявуху грамадскаму густу, дык мы цалкам гатовыя нанесці гэту густу, гэтым норавам і асновам аперкот».

«Салідарнасць»



КАЛЯНДАР Жнівень

6 — Перамяненне Божае ў каталікоў, Спас ва ўніятаў.

8 — 50 гадоў таму быў заснаваны Салігорск. У 1959 годзе быў прынятая пастанова аб заснаванні на тэрыторыі будаўніцтва Старобінскага калійнага камбінату рабочага пасёлка і наданні яму назвы Салігорск.

15 — Спленне ў каталікоў, уніятаў. Іншая назва гэтага свята — Унебаўзяцце Дзевы Марыі. На Спленне свенціць зёлкі, кветкі, а таксама зборжка на будучы ўраджай.

16 — 600 гадоў таму (1409 г.) пачалася Вялікая вайна. ВКЛ і Польшча выступілі супраць Тэўтонскага ордэна. Падчас вайны адбылася знакамітая, пераможная для хаўрускіх, Грунвальдская бітва.

19 — Перамяненне Гасподняе (Яблычны Спас) у праваслаўных. Свенціць яблыкі.

28 — Прачыстая ў праваслаўных. Іншая назва свята — Спленне, Успенне Прасвятой Багародзіцы.

Уклад ў ЛК



Дыярыюш Азаркі. Мышыныя ночы

**Дзённік дысідэнткі з
Нясвіжу Насты Азаркі.**

У ноч на Купалле я выйшла пашапыраваць па горадзе. Рассмешыла цётка адна. Калі я наблізілася да клумбы перад шматпавярховікам, акурат побач з ейным балконам, яна запытала:

— Дзевушка, што гэта вы робіце, а?

— Нічога асаблівага, — адказала я, утыкаючы ў клумбу сцяжок.

— Ты нашто сцяжок гэта свой сюды ставіш?

— Для прыгажосці.

— Я зараз міліцию вызаву!

— Ён вам не перашкаджае, мусіць жа? — я ўжо мінала яе дом.

Недзе палілі вогнішчы. Але горад быў пусты. На плошчы ж агонь не распаліш... Таму я вырышила свае шатацыры працягнуць праз колькі дзён.

З панядзелка зноў пайшла. Каталіся хлапцы-міліцыянты. Але чыста дзеля кантролю. Кожны з нас зрабіў выгляд, што не заўважае іншага, але і на іх вочы я старалася не трапляцца занадта — я ж не на-

хабная!

Вечар на сераду. Перад сном не вялікі праменадзік — карысна. Мэтай майго шатацыру была плошча. Прайшлася па перыметры. Людзей шмат. Разгледаць, хто тут па службе — «добраахвотнікам», — а то проста адпачываў, мне не хацела. Вечар быў ўцёплы. У галаве гучай французскі вальс. І настрой быў адпаведны. Але калі вярталася дадому, дагнала нейкая машынка. Хлапец прыгадчынік акно.

— Дзяйчына, добры вечар. Вы знаеце, вы мне падабаецца... Я вас часта тут бачу, вы ходзіце па вуліцах... Хочаце, праедземся?..

— Не, не хачу, — я якмага мяччай адмовілася, не хацела пісаваць сабе такі прыгожы вечар.

Хлапец ад'ехаў. Я заўважыла, як крыху далей чакала яшчэ адна машына. Стыль знаёмства яны выбіралі неправільна. Праз хвіліну дзесьць ён ізноў наблізіўся.

— Дзяйчына, дык усё-такі можна з вами пазнаёміцца?

— Не, — у мяне быў вяслы настрой. І крыху пакруціцца я магла сабе дазволіць.

— Я хачу з вамі пагаварыць пра вашу сённяшнюю прагулку... Я думаю, у вас пасля яе будуць вялікія непрыемнасці.

— Я... не разумею, пра што вы.

— Думаю, вы цудоўна разумееце. Сядайце, пагаворым.

— Не, не хачу.

— Падумайце!

— Я не хачу!

— Вельмі шкада...

Нарэшце ён зразумеў, што і гэты заход не пракатае. І адчапіўся. Гэта не было пагрозаю, наконт непрыемнасці. Браў на поінт. Але гэта вельмі дрэнны прыём. Апошняе, што можна прыдумаць, калі хочаш пазнаміцца з дзяйчынай. Даўно

мінуў той час, калі мяне сапраўды цікавіла, якія непрыемнасці ў мяне могуць быць пасля шатацыру са сведкамі. Я сама магу сябе абараніць. Гэта мой адпачынак. Гэта мой горад...

У ноч на чацвер.

— Дзевушка, зараз жа забярыце свой сцяжок і сядзіце, або я сам заўяду вас у міліцию!

— Вас гэта хвалое? — наўнымі вочкамі я зірнула на хлапца, які сядзеў на лавачцы побач з клумбай.

— Паспрабуйце.

І перайшла да наступнай. На трэцюю запар начорада прачнусця. Цікава было назіраць за рэакцыяй нясвіжцаў.

Дарэчы, забылася сказаць: гэтыя сцяжкі — не проста так. Штодзённа акцыя салідарнасці, прымеркаваная да 15-годдзя презідэнцства.

Дзіўна, але ў ноч на пятніцу на плошчы было мала людзей. Ля ратуши стаяла «мошока», таму я вырашыла асабліва не нахабнічаць і не дайшла да яе якіх-небудзь трывалумбы. Ля «мошокі» стаяў міліцыянт і лыбіўся. Здаецца, Міцяй. Акурат перад адпачынкам ён спыніў мяне ў горадзе, прaverыў сумачку.

Калі я прасіла яго пачакаць — тыдзень да адпачынку застайся! — даў свой нумар тэлефона, маўлюй, патэlefанай, як будзе выходзіць...

Сышла сабе спакойна дахаты. За мною яшчэ крыху пакаталіся, праводзячы. І ўсё было спакойна.

А ў наступны вечар з'явіўся злонесны прарапар. І сапсаваў усю маліну. Толькі выйшла на плошчу.

Вырыла адна з «мошак», падкатава. Прарапар без лішніх словаў паказвае пальцамі, каб ішла да яго. Размазаў бы па асфальце, калі бы не паслухалася. Падышла. А ён — цап за каўнер і прыпёр да машыны. Адчынілі дзверцы. Не заставалася нічога іншага як сесці.

...У пастарунку сустрэлі так, нібыта не паўгоду назад апошні раз бачыліся, а ўчора. Узялі тлумачальну. Прывезлі дахаты.

Фіг з два я ім падпарицімось. Акцыі яшчэ не скончаныя.

Наступны раз выйшла ў нядзелю. У сувязі з выходнымі міліцыянты занялі ўсе пазіцыі. Неяк прарабалася. На тумбы навешала крыху інфармацыйныя тумбы, чытаючы мой плакат, стойліася крыху людзей. Вось гэта я і дабівалася на працягу апошніх дзён.

Я кажу — інфармацыйны прымеркаваная да 15-годдзя презідэнцства. Ах, як яны разглазіліся! Сарвалі паперы. Змялі іх ды яшчэ на асфальт кінулі. Паўпіраліся на маю заўвагу, што якраз я нічога такога дрэннага не раблю, а яны смеяцца. Паднялі паперы, але не выкінулі, а забралі пачытаць.

Самі не ведаюць, што робяць. Мне старшыня адміністрацыйнай камісіі сам дазволіў вешаць на інфармацыйных тумбах.

Плопіча пусцела, калі я вырашыла ўпрыгожыць уваходы ў адміністрацыйны будынкі. У «добраахвотнікаў» скончыўся «працоўны дзень», і, убачыўшы мяне, яны так і сказали:

— Спазніліся, працоўны дзень скончыўся...

У ноч на панядзелак планавала заканчэнне акцыі. Заключным рухам мусіла зрабіцца расцяжка. Планавала павесіць на плошчы. Злавілі на паўдарозе. Завеялі ў пастарунак. Адразу рапарт, пратакол затрымання і вымання. Але адпусцілі. Мой участковы акурат дзяжурыў (які ў Дзень Волі вазіў мяне ў кансультацый, і ў пракуратуру і потым яшчэ ў сталоўку завёз), не захадзіць у падвал. Пагутарыў.

— ...Вывесіці б цябя ў чыстае поле, паставіць да сцяны і расстрэляць...

— Адкуль у чыстым полі сцяна? — смыюся.

— Дык у тым уся і справа, — смяеца таксама. — Дзесяць гадоў расстрэлу па два разы на дзень...

Увечар на аўтарок я расцяжку ўсё-такі павесіла.

У чацвер выйшла зноў. Яшчэ заўтрашняй ноч — і ўсё, трэба ставіць кропачку. Прайшлася па інфармацыйных тумбах... Але ў гэты вечар дзяжурыў прарапар...

— Ну ўсё, сёння я буду біць, дзе што зрабіла? І не мані, я знайду — табе ж горай будзе!

— Нідзе нічога я не рабіла.

— Ну не трэба, — з ім быў старышы сяржант. — Каб ты — і нічога не рабіла — ніколі не паверым.

Заехалі з ім ў нейкі завулак, прарапар дастае дубінку і падносіць да майго твару:

— Кажы, ..., дзе што зрабіла!

Я не боялася хамячкоў, але быць бітаю за такую дробязь — прабачце, гэта не герайзм. Праехаліся па тумбах, міліцыянты садралі плацаты.

У пастарунку ўзялі тлумачальную і напісалі рапарты. Выграблі кішэні... Усе былі злосныя. Начальнік атрымаў велізарны ўтык за мае шатацыры, і гэты ўтык сканціўся ўніз па лесвіцы, дайшоўшы да мяне. Праедзела ў пастарунку добрую гадзіну, не ведаючы, што са мною будзе. Але адпусцілі і гэтым разам. У чацвер працедзела ўсю першую палову дня дома, таму што патэлеканавалі і загадалі чакаць бізуна. Але так ніхто і не з'явіўся.

І я вырышила апошні раз прагуляцца па вуліцы. У мяне заставаліся яшчэ плацаты і стужкі. Калі вывешвалі стужку ля выканкаму — выбег раз'юшаны ахойнік, але не стаў мяне даганяць — яму забаронена пакідаць тэрыторыю. Ля інфармацыйных тумб, чытаючы мой плакат, стойліася крыху людзей. Вось гэта я і дабівалася на працягу апошніх дзён.

На паўдарозе дадому затрымалі.

Міліцыянт адказаў на маё пытанне — што яму патрэбна — абсалютна лагічна: не аддувацца на дыване ў начальніка за тое, што мяне не затрымаў. Але тут узікіла проблема: што далей? Праехаліся па ўсіх тумбах — плацатай ужо не было. Хтось садраў і без дапамогі міліцыянту. Прывезлі ў пастарунак, яшчэ раз

стэлефанаваліся з ахойнікамі выканкамаўскіх будынкаў, з «добраахвотнікамі» — плацат знайшоўся. Учынілі падставу — кшталту я выказваюся нецензурнымі словамі — і хадзелі зачыніць мяне ў падвал, але ўчастковы пасмяяўся і адпусціў, узімкі тлумачальную.

У пятніцу я выйшла ў горад удзень — і зразумела, што гэта быў за велізарны ўтык — у Нясвіжы знаходзілася делегація з расійскага МУСу: выканкам гульяў захынкі, а на плошчы на паркоўцы стаяў джып, реальный джып МУСу Расіі.

Шкада, не было з сабою налепкі, бо ўзімкіла міцна жаданне пакінуць ім «памяць» пра Нясвіж.

А да нас прыехалі сваякі. Маміна мама жыве ў Капылі, то траба было ехаць туды — і я вырашыла, што на колькі дзён зраблю перапынак у акцыях... Нашу радніцу парадно паракідавала па ўсёй Беларусі, закінула і за межы. Мы збіраемся ўсе разам не так часта, як хадзелася б...

Мая мама родам з Усходній Беларусі, бацька — з Заходнім. І хоць наша краіна даўно ўжо адзінай, але розніца і паміж звычаямі, і паміж людзмі дагэтуль адчуваеца.

Супярэчнасць двух розных бакоў аднае краіны з кожным годам усё больш прайяўляецца ў мяне. Так, я заходніца, нацыяналістка... але я не могу ісці супраць камуністай — шмат у чым я з ім згодна. І гэтая супярэчнасць вымушшае мяне стаць пасярэдзіне, у цэнтры, наверсе барыкадаў... Цяжка, балоча, складана, але іншы немагчыма.

А ў панядзелак быў Дзень незалежнасці. Вырашала паставіць кропаку ў акцыях. Задача — пранесці на плошчу сцяг. Вялікі сцяг. Акуратна згарніўшы, каб не прыцігніць увагу зачыніць, іду па вуліцы. Дайшла амаль да плошчы. І — на куте сутыкаюся з міліцыянтамі. У пастарунак прайшліся пехам, разгарнуўшы палотнічку.

Доўга сядзелі, вырашалі, што рабіць. Здаецца, гэта была апошняя кропля... Пазбаўляць прэмій людзей толькі за тое, што не пабегалі за мной, — гэта жорстка і няправильна. Пасля доўтай-доўгай размовы міліцыянты дастаюць аркуш паперы і асадку.

— Пыші распіску, што ты так больші рабіць не будзе... ці мы пішам рапарты і накіраванне ў суд, і твой адпачынак падаўжаеца на нявызначаны тэрмін.

Распіска.

Я, Азарка Настасся Аляксандраўна, абавязваюся не разлепіваць на непрызначаных для гэтага месцах налепкі і іншыя матэрыялы агітацыйнага зместу, а таксама там жа не развесваць сцягі бел-чырвона-белага колеру ў горадзе Нясвіжы, майм любімым горадзе.

28.07.09 г.

Інфармацыйныя тумбы чапаць ніхто не забараняў. І прызначаныя для сцягоў месцы застаюцца ў карыстанні таксама. Гэтая распіска, я не ведаю, каму

Гэтае салодкае слова Свіцязь

Месца, дзе рэальнасць
пераўзыходзіць чаканні.
Піша Віталь Тарас.

Трапіць на возера Свіцязь я
марыў з дзялінства. Сёлета мара
нарашце спраўдзілася. Пачатак пад-
ездкі атрымаўся пастычны.

Сяржук Сокалаў-Воюш, з якім
мы часам перапісваемся ў сеціве,
даведаўшыся, што мы з жонкай
збіраемся на Свіцязь, адразу гаваў
вершам-імправізацыяй:

Мужны хлопец Тарас Віталі —
Ні свіцязянкі не заказывалі,
Ні мінскія здані, званыя лохамі,
Не напалохалі. Не напалохалі.
А там, на Свіцязі, хвали... пена...
Набатам Навагрудак звоніць ранак,
І, дзякую Богу, побач Алена,
Каму ж патрэбна да свіцязянкі!?

Варты нагадаць, што Адам
Міцкевіч прысвяціў возеру балады
«Свіцязь» і «Свіцязянка», якая па-
чынаецца радкам: «Што гэта за
хлопец з поглядам шчасным / По-
руч састройнай дзяўчынай / Кро-
чыць павольна пад месцам ясным /
Берагам Свіцязі сінія?» (пераклад
Аляксея Зарыцкага). Дык вось,
Міцкевіч зрабіў заўвагу да той ба-
лады: «Ёсць чуткі, што на берагах
Свіцязі з'яўляюцца ўндзіны, або
вадзяніны німфы, якіх народ называ-
е свіцязянкамі».

Свіцязь — сапраўды ўнікальнае
возера, нават для «сініяўкай Бела-
русы». Яно незвычайнэ ўжо з геа-
рафічнага гледзінча. Паводле свай-
го абрыву яно амаль круглае і з кос-
масу выглядае як сажалка. У гэтым
можна пераканацца, зірнуўшы на
Свіцязь праз google earth. Возера
ніяк не звязана з іншымі азёрамі.
У яго не ўпадае ніводная речка ці
ручай, а выцякае толькі речка Сва-
рота, якая ў сваю чаргу з'яўляецца
прытокам Моўчадзі.

Між тым, узворень вады ў
Свіцязі шмат гадоў застаецца амаль
нізменным. Праўда, возера паволі
застае, як і ўсе лясныя азёры.

Сярод водных раслін тут дагэ-
туль сустракаюцца занесеныя ў
Чырвоную книгу лабелі Дортмана,
лілея, царскія кучары і іншыя. А
тамтэйшая водарасць тэтрадыніюм
яванскі ёсьць яшчэ, кажуць, толькі ў
Інданезіі ды ў некаторых азёрах
Полішчы.

У Свіцязі водзяцца плоткі, акуні,
шчупакі, джігры. Вада ў Свіцязі па-
шчупакі, джігры. Вада ў Свіцязі па-



**Свіцязь — сапраўды
унікальнае возера.
Паводле абрыву яно зусім
круглае.**

свайм хімічным складзе, дарэчы,
адрозніваецца ад вады большасці
іншых беларускіх вадаўмаў, яна
слаба мінералізаваная, з нізкім уз-
роўнем штолачнай рэакцыі.

Магу засведчыць — вада ў возеры
не толькі фантастычна празрыстая,
яна салодкая на смак. Відаць, не-
здарма ў многіх мовах свету прэс-
ная вада называецца «салодкай».

Пра возера Свіцязь можна, вядома,
прачытаць у шматлікіх турысты-
чных даведніках, на інтэрнэт-
сайтах і ў блогах.

Але пабачыўшы яго на свае вочы,
пераконваецца, што рэальнасць пе-
раўзыходзіць чаканні. Сосны, дубы,
бярозы, грабы растуть уздоўж берага,
пераплятаючыся каранямі, а не-
каторыя дрэвы распласталіся над
самай паверхнія возера, амаль па-
ралельна ёй. Усё гэта надае мясцо-
васці казачна-рамантычны выгляд.

Балтыйскія сосны на беразе, а так-
сама пясчаное дно (частково заіла-
ванае, праўда), па якім траба ісці
некалькі дзесяткаў метраў, пакуль
зайдзеш на глыбіню, робіць возера
чымосьці падобным да Рыжскай за-
toki. Але паводле чысціні вады Бал-
тыйскае мора ў паруцінні са
Свіцязью адпачывае.

На жаль, гэлага не скажаш пра бе-
рагі. Казка сканчаецца вельмі хутка —
дастаткова паглядзець не на возе-
ра, а на лясныя паляны, якія выка-
рыстоўваюцца тут як пляжы. Паў-
сюль поўна людзей і слядоў іх жыц-
цяўдзяйнасці. На кожным кроку —
рэшткі вогнішчаў, недакуркі, бу-
тэлькі, пластикоўкі. Прыкметы сучас-
най цывілізацыі, карацей кажу-
чы.

Мне і мaim спадарожнікам па-
шанцавала, бо мы дабіраліся да возе-
ра не праз ажыўленую шашу Бар-
анавічы—Навагрудак, але іншай
дарогай. Не даязджаемо да Бара-
навічаў, збочылі з алімпійскай тра-
сы Москва—Брэст на Мір, адтуль
даехалі да Карэлічаў, а потым — па
шашы на Валеўку, што за некалькі
кілометраў ад Свіцязі. Па-першое,
гэты шлях куды цікавейшы і пры гэ-
тым карацейшы, а якасць дарогі
цалкам прыстойная.

Па-другое, як нам апавялі, аўтас-
таянка ля заходняга берага возера
заўсёды перапоўненая, і машины
выстроўваюцца ўздоўж трасы ча-
сам на некалькі кілометраў. Мы ж
пад'ехалі з усходу, з боку санато-
рия «Свіцязь», які належыць Бела-

рунікай пляцоўцы, што ўсяго за некалькі дзесяткаў метраў
ад вады, стаялі чатыры легкавыя
машины ўлучна з нашай. Была ран-
іца чацвёртага. Увечары, калі мы вяр-
таліся, стаянка была ўжо забітая аў-
тамабілемі. На беразе возера тым
часам ставілі намёты, паліті вогніш-
чы, весела мацюкаліся і рагаталі ў
прадчуўнані добра гаўк-энду. З
надвор'ем, трэба сказаць, на Свіцязі
пашанцавала. Пакуль Мінск паку-
таваў ад залеваў, тут было злёгку
пахмурна, але цепла — вада + 20,
паветра + 25.

Між іншым, возера ёсць часткай
дзяржаўнага ландшафтнага заказніка
«Свіцязь». На яго тэрыторыі
няма фермаў ці прадпрыемстваў,
забаронена весці гаспадарчую дзея-
насць альбо забіраць ваду з возера
на гаспадарчыя патрэбы, карыстац-
ца матorkамі. Забаронена таксама
паліці вогнішчы і ставіць намёты ў
лесе. Але на гэту забарону, па ўсім
відаць, публіка даўно наплявала.


Няма, думаю, сэнсу выстаўляць
пратэнзіі ўладам, той самай
міліцы, напрыклад, ці прырода-
хоўнім ведамствам, калі беларусы
у сваій масе, па сутнасці, не шану-
юць сваі роднай прыроды, нават
унікальных яе мясцін, хоць пры вы-
падку ім ганарацца. Як, напрыклад,
Белавежскі пушчай, якая трапіла
у спіс цудаў свету. Можа, прызыва-
чайліся за дэсціцідзі жыць на
зямлі, нібы ў хлeve, ці, хутчэй, на
сметніку — як бамжы? Прыемна,
канечне, адпачыць на славутым возе-
ре — пакупацца, пазагараць,
выпіц гарэлкі і закусіць. А там
хоць трава не расці. У наўпростым
сэнсе слова. Яе даўно вытагілі.

Гэты год абвешчаны ўладамі РБ
«Годам роднай зямлі». У наступ-
ныя гады, трэба думачь, пра род-
ную зямлю можна будзе не ўспамі-
наць...

Свіцязянкі мне, на жаль, так і не
сустрэліся. Мабыць, даўно пакінулі
яны гэтыя мясціны пад націкам
«цывілізацыі». Ці доўга праісні-
яшчэ сама возера?

Можа, і добра, што Свіцязь па-
куль не абвяцілі цудам свету.

Віталь Тарас



**Свіцязь,
убачаная з космасу.**

рускай чыгунцы. (Лішне казаць,
што месцы ў санаторыі яшчэ ў
студзені былі раскупленыя аж да
кастычніка).

Свіцязянская сядзібы — адпачынак на прыродзе

Адпачынак на вольным паветры, экспкурсіі па гістарычных мясцінах, стравы
нацыянальной кухні ды многае іншае працануюць аграсядзібы ў Навагрудскім і
Карэліцкім раёнах.

«Свіцязянка»

Аматары адпачынку ў вёсцы могуць наведацца ў Варончу, што ў Карэліцкім
раёне. Сядзіба «Свіцязянка» прапануе сваім гасцям тры пакоі ў
добраўпрадаваным доме. Кухня, сталоўка на 10 чалавек, санузел, гарачая і
халодная вада ў доме. Гаспадары гарантуюць экалагічна чыстае харчаванне. Пры
садзібе ёсць вілкі сад. Дэзец могуць пабачыць свойскую жывёлу і птушак.
Аматары падарожжаў могуць замовіць экспкурсію ў Мір, Нясвіж, Жыровічы.
Тэл. (029) 675-87-80; (015) 62-74-34.

«Залатая падкова»

Сядзіба месціца непадалёк ад возера Свіцязь у вёсцы Навасады Навагрудскага
раёна. Галоўная адметнасць тут — кузня. Госці сядзібы на свае вочы могуць
пабачыць, як куюцца падковы, а то і атрымаць адну на шчасце ў падарунак. Тут
ёсць невялікі мастакі музей вышыўкі, ікон, карцін. Для адпачынку прапануецца
ўтульны дом, для аматараў адпачынку на вольным паветры ёсць пуня з сенам і
пляцоўка для намётаў. Тэл. (015) 97-76-8-08.

Сядзіба «Замкавае прадмесце»

Сядзіба «Замкавае прадмесце» знаходзіцца непадалёк ад Мірскага замка,
прапануе ўтульныя пакоі, кухню, душ, лазню, більвард, мангаль, паркоўку. Госці
могуць пакатацца на кані, пастраліць з лука і арбалета. Ладзяцца экспкурсія ў
Нясвіж, Навагрудак, Клецк, Люблчы, Свіцязь, Сноў, Ішкандзь, Паланэнку (ёсць
уласны мікрааўтобус). Тэл. (029) 620-86-71.

Гэты пералік месціц адпачынку далёка не поўны. Толькі ў гэтых двух раёнах
колькасць падобных сядзіб сягае за дзесятак. Падрабязную інформацію пра
садзібы ў іншых рэгіёнах Беларусі можна адзінкуць на адным з тэматычных
сайтаў, напрыклад, на партале RuralBelarus.by.



ІМПРЭЗЫ

Арганізатары Be-Free
вызначыліся
з праграмай

Стала вядома праграма рок-фестывалю Be-Free, што пройдзе 22–23 жніўня ва ўкраінскім Чарнігаве.

У суботу 22 жніўня на сцэну выйдуць Relikt, B:N, ZATOCZKA, Partyzone, Pomidor/ OFF, Znich, Vladivostok (Францыя), Ляпіс Трубяцкі.

23 жніўня выступяць Glofira, Tarpach, Hair Peace Salon, Litvin Troll, Imprudence, Zero-85 (Польша), ULIS, Волі Відаплясава (Украіна). Я паведамляеца на сайдзе фэсту (festsvbobody.org), гэта яшчэ не ўсе гурты—удзельнікі. Бліжэйшымі днімі спіс будзе дапоўнены дадатковымі выканаўцамі з Украіны.

Нагадаем, што сёлета Be-Free пройдзе 22–23 жніўня ў Чарнігаве (Украіна). Выступы пройдуть на беразе Дзясны на пляцоўцы паміж Гарадскім паркам і гатэльным комплексам «Бранск».



БАТЭ— «Вентспілс»

PHOTO BY MEDIAL.NET

5 ліпеня ў Барысаве пройдзе матч у адказ кваліфікацыйнага раўнду Лігі чэмпіёнаў БАТЭ—«Вентспілс» (Латвія). Квіткі можна набыць у касах барысаўскага гарадскога стадыёна. Кошт білета — 10 000 рублёў.

«Навальніца» феерверкаў

28–30 жніўня ў гарнальнікім комплексе «Лагойск» пройдзе першы міжнародны фестываль феерверкаў «Навальніца». Выступы ёўропейскіх піратэхнічных камандай падтрымакъ музыкай гурты «:морс», «Ляпіс Трубяцкі», «Палац», а таксама

другіх. Сваё майстэрства пакажуць каманды з Францыі, Германіі, Чехіі, Славакіі, Латвіі і Літвы. Фест будзе ісці трох дні. У кожны з вечароў (20.00–23.30) запланавана па два конкурсныя выступы піратэхнічных камандай, а таксама праграма жывой рок-музыкі. Пасля заканчэння вечаровай праграмы ў першыя два дні будзе яшчэ

«начная», падчас якой выступяць DJ Top, DJ I.F.U., DJ Arsenti Tchooprina, DJ Shishkin, DJ Light PM. У трэці дзень начной праграмы не будзе, затое глядачу чакае гранд-феерверк ад беларускай каманды «Кальвін». Да пляцоўкі фестывалю можна дабірацца асабістым транспартам або на спецыяльным аўтобусе, які

будзе курсіраваць да фестывальнай пляцоўкі ад ст. «Усход».

Камоцкі едзе у Навагрудак

Канцэрт—сустрэча з Алемесем Камоцкім пройдзе ў Навагрудку 8 жніўня. Сустрэча адбудзеца ў Гістарычна-краязнаўчым музеі (вул. Гродненская, 2). Імпрэза распачнется ат 14-й.

Някляеў і Кустава у Нясвіжы

Літаратурная сустрэча з пісьменнікам Уладзімірам Някляевым і паэткай Валярынай Куставай пройдзе ў Нясвіжы 19 жніўня. Сустрэча мae адбыцца ў Цэнтральнай бібліятэцы (вул. Савецкая, 34). Імпрэза распачнется ат 13-й.

ВЫСТАВЫ

Фестываль мастацтваў «ДАХ-9»

Міжнародны фестываль мастацтваў «ДАХ-9» пройдзе з 25 жніўня да 20 верасня ў Палацы мастацтваў (вул. Казлова, 3). На адной пляцоўцы будуть сінасаваць жывапіс і скульптура, фатографія і перформанс, літаратура і музыка, тэатральнае мастацтва і кіно, стрыгі і відэрарт. У межах фестывалю будуть прадстаўлены персанальныя і супольныя праекты беларускіх аўтараў, а таксама работы іх калег з Германіі, Нарвегіі, Італіі, Польшчы, Украіны, Расіі, Нідэрландоў, Японіі, ЗША і Ізраіля.

Фотавыстава Дарашкевіч і Грыца

Фотавыстава «Беларусь: час і месца» беларускіх фотарэпераў Сяргея Грыца і Юліі Дарашкевіч працуе ў Вільні ў памяшканні канферэнц-залаў Музея ахвяраў генацыду (вул. Аўгуста, 2а). Выстава працягнецца да 27 жніўня.

Беларусь XVI–XVIII стст. у партрэтах і геральдыцы

У Музеі гісторыі і культуры Беларусі (вул. Маркса, 12) да 31 снежня працуе выставка «Беларусь XVI–XVIII стст. у партрэтах і геральдыцы». На выставе можна убачыць таксама строи, выкананыя сучаснымі мастакамі па касцюму і вышыўкы—трыадмскіх туалетаў XVI–XVIII стст.

Студэнцкі вакацыі

У мастацкай галерэі «Арт-Бліку» (вул. Нікрасава, 11) да

15 жніўня працуе выставка «Арт-Бліку», на якой можна убачыць спрэвадзальніцу студэнтаў мастацтваў вульнаў аб пачатку творчых вакацый арт-гіянальных нацорморті, інэр'ерных замалёўкі і фігураў ювілянскіх кампазіцій.

Узяць пад казырок

У Музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры (з.в. Музычны, 5) да 28 жніўня працуе выставка «Узяць пад казырок...» У экспазіцыі—фуражкі, барэты, пілоткі, бескавыркі, бейсболкі і капелюшы... Найбольшую цікавасць вызываюць галаўнія уборы з чорнымі пеуневымі перам італьянскіх берсальераў, а таксама футравыя шапкі англійскіх каралеўскіх гвардзейцаў, амуніцыя індыйскага паліцыйскага і парандыя фруражка веннаслужачага французскага замежнага легіёна. Асаблівае месца на выставе адрэзвае гісторыя формы беларускай міліцыі.

ТЭАТРЫ

11 жніўня

Тэатр імя Горкага — «Адзіны спадкаемца»

12 жніўня

Тэатр імя Горкага — «Свабодны шлюб»

13 жніўня

Тэатр імя Горкага — «Утайманне наравітай»

14 жніўня

Тэатр імя Горкага — «Распушнік»

15 жніўня

Тэатр імя Горкага — «Жаніхі»

16 жніўня

Тэатр імя Горкага — «Ідэальны

муж»

Вялікая гульня з Расэлам Кроу



Вялікая гульня (State of Play)

ЗША—
Вялікабрытанія—
Францыя, 2009,
каляровы, 127 хв.

Рэжысёр: Кевін
Макдональд

Ролі выконваюць:
Расэл Кроу,
Бэн Афлек,

Рэйчэл
Макадамс,

Хэлен Мірэн,
Робін Райт-

Пэн

Жанр: Дэтэктыў

Адзнака: 7 (з 10)

Журналіст Кэл Макэфры (Расэл Кроу), які піша артыкулы пра забойства дробнага злодзея, выходитці на вайсковую арганізацыю, якая плаце небяспечныя змовы. Разам з маладой блогеркай (Рэйчэл Макадамс), што цікавіцца свецкімі плёткамі, яны раскрываюць злачынствы, рызыкуючы ўласным жыццём.

«Вялікая гульня» — класічная дэтэктыўная драма. Фільм Кевіна Макдональда, пастаўлены паводле папулярнага тэлесерыяла BBC, належыць да пашаноўнай традыцыі грамадска-палітычнай драмы. Рэжысёр, які зрабіў папярэднюю стужку пра дыктатара Ідзі Аміна, засяроджаеца не на крыках, стрэлах і вісках (хада вострыя моманты ёсць на неабходнай пропорцыі) — але на інтэлектуальным вышуку, сацыяльных стасунках і палітычнай барацьбе. Закручены сюжэт, які не адпускае ні на хвіліну, барацьба амбіций — і зацягнутая пагоня за ісцінай.

Самае каштоўнае ў фільме Макдональда — дакладнасць характараў, трапнія сацыяльныя дэталі і ненашлівы пафас змагання за прафі. Стужка — блізкая сваячка палітычнай карціны «Дабранач і поспеху» — пра тое, як журналісты супраціўляюцца макартызму. Толькі карціне Макдональда не патрэбная дадатковая рэтрактывізацыя.

У фільме зладжаны акторскі ансамбль. Ёсць герой — стары журналіг, акула прафі, які друкует тэксты на старнёкі кампе. Самае важнае для героя Расэла Кроу — не шум, а факты і ісціна. Ёсць новая, маладая генерацыя — у выкананні Рэйчэл Макадамс — якая захапляеца скандаламі і тлумам, але пакрысе прыходзіць да сацыяльнай адказнасці. Ёсць бліскуча-харызматычная Хэлен Мірэн — у ролі рэдактаркі газеты і прыгожы Бэн Афлек — у ролі кангрэсмена.

Карціну варта паглядзець, каб пабачыць, якой мусіць быць прэса ў вольнай краіне. Але, акрамя ненавязлівага грамадска-палітычнага выхавання, карціна — добры, удумлівы адпачынак.

Андрэй Расінскі

Вялікае Княства Любчанскае

Маленечкае мястэчка, якое
ўпадабалі студэнты,
гісторыкі, архітэктуры ды
аматары паўкалаўца
задарма.

Нямала ў Беларусі руін.
Яшчэ больш помнікаў занядбаных. Выняткам з гэтага
сумнага правіла стаў Любчанскі замак.

З 2003 года ў Любчанскім
замку вядзецца рэстаўрацыя.

**Любча ўнікальная тым,
што мае не адзін герб,
а цэлых два.**

Штогод прыезджаюць людзі,
на крупіцах аднаўляюць былое багацце.

Сёлета МГА «Гісторыка» з
17 па 30 жніўня правядзе ў
Любчы асветніцка-рэстаўрацыйны летнік «Любча-2009». Ужо сёмы год ладзіцца гэты
валанцёрскі летнік. Яго ўдзельнікі могуць не толькі
дапамагчы ў рэстаўрацыі по-
мніка архітэктуры Любчанскі
замак, а таксама атрымаць

Любча над Неманам

мястэчка пад Навагрудкам. Назва
паходзіць ад славянскага імені
Люб. Існуе і рамантычная легенда
пра кахранне караля Міндоўга.



спецыяльныя веды ў галіне
аховы гістарычна-культурнай
спадчыны. У праграме —
заняткі па захаванні помнікаў
археалогіі, архітэктуры, горада-
будаўніцтва і культурных
ландшафтаў. А таксама ролевая
гульня «Вялікае Княства
Любчанскае»: кожны ўдзельнік
летніка атрымае

адмысловую пасаду ды шляхецкое званне, згодна з якім
будзе граць туго ці іншую
роль ў гістарычнай гульні.
Праца будзе нялёгкая, але
цікавая.

Кантакты праз мэйл
lubcha2009@gmail.com ці тэл.
(029) 504-31-14, Таша Міхай-
лоўская. Праезд да месца пра-

Любчанскі замак

быў збудаваны пры канцы XVI ст.
Флюгер, знойдзены на замчышчы,
мае дакладную дату нараджэння —
1581.

вядзення летніка і назад будзе
каштаваць 20 тыс. рублёў, а
харчаванне — 6 тыс. на дзень.

Наастасся Шамрэй

У XIII ст. горад стаў першым
цэнтрам Літоўска-Рускага
біскупства, на чале якога стаяў
Віт. Ягонымі намаганнямі ў
Любчы быў закладзены першы
у Беларусі дамініканскі
кляштар. Пазней, падчас
Рэфармацыі, Любча стала
буйным пратэстанцкім цэнтрам.
Ян Кішка, той самы, што
распачаў будаўніцтва замка,
падбаў і пра пабудову
арыянскага храма. Пры храме
дзейнічала школа. У 1607, за
панаваннем у мястэчку
Крыштафа Радзівіла, Любча
стала цэнтрам ужо
кальвіністскага руху. Тут
з'явілася знакамітая друкарня, у
якой пэўны час працаваў і
Саламон Рысінскі — першы
чалавек, які называў сябе
беларусам.

Цікавая і геральдычна
гісторыя мястэчка. Любча
унікальная тым, што мае не
адзін герб, а цэлых два.
Адбылося так, бо горад
двойчы атрымліваў
Магдэбургскія права.

ХХ стагоддзе прынесла
Беларусі разбурэнне і
занядбанне. Але славутае
мінулае не адышло ў нябыт. У
2003 годзе намаганнямі Івана
Антонавіча Пячынскага, былога
войсковуца, быў створаны фонд
«Любчанскі замак», які сёння
кардынale ўсе працы па
аднаўленні і рэстаўрацыі замка.
Іх выконаюць студэнты-
архітэктуры з МГА «БАСА», а
таксама аматары гісторыі з МГА
«Гісторыка». Супольныя працы
яны паднімлі з руін адну з
вежаў, якую вячнае флюгер —
дакладная копія таго самага,
што быў знойдзены на
замчышчы.

ТЭЛЕПРАГРАМА НА 10–16 ЖНІЎНЯ

«Белсат» — гэта незалежны беларускі спадарожнікавы тэлеканал

10 жніўня, панядзелак

- 19.00 Аб'ектыў (агляд падзей дня)
- 19.05 «Элі Макблі», тэлесерыял: V сезон, 13 серыя
- 19.50 Прэс-экспрэс (агляд медыяў)
- 20.10 На колах (аўтамабільны тэлечасопіс канала «Німецкая хвала»)
- 20.35 Госць «Белсата»: Алесь Пушкін
- 20.50 Гісторыя пад знакам Пагоні: «Давыд Гарадзенскі» (спазнаваўчая праграма)
- 21.00 Аб'ектыў (галоўны выпуск)
- 21.20 «Мачука», маст. фільм, рэж. Андрэс Вуд, 2004 г., Чылі—Іспанія.
- 23.05 Аб'ектыў

11 жніўня, аўторак

- 19.00 Аб'ектыў (агляд падзей дня)
- 19.05 «Ранча Піковая Сямёрка», серыял: 5 серыя
- 19.35 «Хадзіце на мой голас», рэпартаж, 2008 г.
- 19.55 Беларусы ў Польшчы (тэлечасопіс)
- 20.20 Акно ў Еўропу (інфармацыйная праграма)
- 20.50 Гісторыя пад знакам Пагоні: «Курганаў» (спазнаваўчая праграма)
- 21.00 Аб'ектыў (галоўны выпуск)
- 21.20 «Кансультатыўна ў ружовым садзе», серыял: 19 серыя
- 22.15 Еўропа сёння (тэлечасопіс канала «Німецкая хвала»)
- 22.40 Аб'ектыў

12 жніўня, серада

- 19.00 Аб'ектыў (агляд падзей дня)
- 19.05 «Ранча Піковая Сямёрка», серыял: 6 серыя
- 19.35 «Бульбаны», мультсерыял
- 09.45 «Ветэрны і навічкі «Басовішча-2008», рэпартаж, 2008 г.
- 20.05 Хто ёсьць кім: Ігар Колб — варыяцыі прынца Герой фільма — Ігар Колб, саліст балета Марыінскага тэатра. Мастацкі вобраз —

прынц з казкі. Паходзіці з Пінска. Хоць на сцену трапіў выпадкова, хутка дасягнуў по-спеху. Але няшчасны выпадак перакрэсліў ягоную тэатральную кар'еру. Дзякуючы рэзвітію замежнай кандыдатуры ў ЗША, ён змог вярнуцца на сцену і цяпер выступае па ўсім свеце. «Мінск, — кажа Ігар Колб, — гэта мяя Радзіма, мяя сямя... Бацькі даўно не жывуць, але ёсьць балетная сцэна, якая мянэ выхавала. Я заўжды гатовы прыняць запрашэнне выступаць. Але я не мог застацца праз адсутнасць перспектывай».

20.20 Праект «Будучыня» (навукова-папулярны тэлечасопіс канала «Німецкая хвала»)

20.50 Гісторыя пад знакам Пагоні: «Хрысціянства» (спазнаваўчая праграма)

21.00 Аб'ектыў (галоўны выпуск)

21.20 «Улюбёная студэнтка», трэйлер, рэж. Маркус Шлігель, 2000 г., ЗША.

Па дарозе ў каледж будучая студэнтка Трайсі Карлі неспадзяўана даведаеца, што яе выпадковая спадарожніца Дэбі выдае сябе за іншую асобу, а ў супраўднасці яна — збегля з клінікі психіатрака-забойца... Дэбі забівае кожнага, хто становіцца на яе шляху ці пагражае яе выкрыццю. Жорсткія забойствы, яскравыя эратычныя сцэны і спакуслівая жанчына-вамп у студэнцкім асяродку.

22.50 Аб'ектыў

13 жніўня, чацвер

- 19.00 Аб'ектыў (агляд падзей дня)
- 19.05 «Ранча Піковая Сямёрка», серыял: 7 серыя
- 19.35 «Бульбаны», мультсерыял
- 19.45 «Прывід з Давыд-Гарадкам», дак. фільм, рэж. Юрый Выдронак, 2008 г., Беларусь
- 20.00 YoLife! (моладзевая праграма)
- 20.20 На колах (аўтамабільны тэлечасопіс канала «Німецкая хвала»)
- 20.50 Гісторыя пад знакам Пагоні: «Рагвалод і Рагнеда» (спазнаваўчая праграма)
- 21.00 Аб'ектыў (галоўны выпуск)
- 21.20 «Сабачая будка», дак. фільм, рэж.

Уладзімір Самойлаў, 2009 г., Беларусь

- 21.50 Форум (ток-шоу): «Кватэрнае пытанне»
- 22.40 Аб'ектыў

14 жніўня, пятніца

- 19.00 Аб'ектыў
- 19.05 Блізкая гісторыя. Іншы погляд: «Жыццё цудоўнае», дак. фільм, рэж. Марэк Чункевич, 2004 г., Польшча
- 20.05 Еўрапейскі Саюз без сакрэтаў, 7 серыя: «Арменія»
- 20.20 Беларусы ў Польшчы (тэлечасопіс)
- 20.35 Госць «Белсата»: Стэфан Эрыксан — амбасадар Швецыі ў Рэспубліцы Беларусь
- 20.50 Гісторыя пад знакам Пагоні: «Дзяржававы» (спазнаваўчая праграма)
- 21.00 Аб'ектыў (галоўны выпуск)
- 21.20 «Корчак», маст. фільм, рэж. Анджэй Вайда, 1990 г., Польшча—Німеччына.
- 23.10 Аб'ектыў

15 жніўня, субота

- 19.00 Аб'ектыў (агляд падзей дня)
- 19.10 Макрафон: З архіва «Jazz Jamboree», ч. 1: «Майлз Дэйвіс»
- 19.50 Чалавек-эпоха: «Фідэль Кастро. Гісторыя адной рэвалюцыі», дак. фільм, рэж. Тэрэнс МакКена, 2007 г., Канада
- 20.40 «Бульбаны», мультсерыял
- 20.50 Гісторыя пад знакам Пагоні: «Еўфрацінія Палацкая» (спазнаваўчая праграма)
- 21.00 Аб'ектыў (галоўны выпуск)
- 21.10 Еўропа сёння (тэлечасопіс канала «Німецкая хвала»)
- 21.40 «Дэтэрмінатар», серыял: 6 серыя
- 22.25 Жаўтуха (сатырычная праграма)
- 22.50 Аб'ектыў

16 жніўня, недзеля

- 19.00 Прэс-экспрэс (агляд медыяў)
- 19.15 «Элі Макблі», тэлесерыял: V сезон, 14 серыя
- 20.05 Макрафон: «Права быць свабодным»



— канцэрт альтэрнатыўнай музыкі — Луцк-2007, ч. 2: выступ гурта «Індыгы»

- 20.30 «Восень браслаўскіх аэроў», дак. фільм, 2007 г.

21.00 Аб'ектыў (вынікі тыдня)

- 21.20 Акно ў Еўропу (інфармацыйная праграма)

21.45 Фільматэка майстроў: «Дзённікі матацикіліста», маст. фільм, рэж. Валтэр Салес, 2004 г., Німеччына—США—Францыя—Вялікабрытанія—Мексіка—Перу—Аргентына—Чылі.

Фільм распавядае пра матацикілнае падарожжа 1952 г. праз Паўночную Амерыку двух маладых аргенцінцаў з добрых сем'яў: біяхіміка Альберта Гранада і студэнта-медыка Эрнеста Чэ Гевары. Яны вырашылі, што кантынент няправільна падзелены, таму праклалі маршрут, зыходзячы менавіта з гэтага меркавання... Сюжэт грунтуюцца на рэальных падзеях.

Стужка атрымала прэмію «Оскар» за найлепшую песню, прэмію «Бафта» як найлепшы замежны фільм.

Дэсант у цэнтры Мінска



2 жніўня былыя дэсантнікі з рытуальнай экстравагантнасцю адзначылі Дзень дэсантніка. Было несанкцыянаванае шэсце і нават адціскані ў фантане Оперы. Карнавал у традыцыях СА.



Адрэналін для кожнага

1—2 жніўня за 10 кіламетраў ад Барысава, ля вёскі Малое Стакава, прайшоў фестываль «Тралея-2009». Аматары вострых адчуўянняў пераадольвалі раку Бярэзіну па нацягнутым тросе, з'яджалі на скейце з пясчаных адхонаў, сплаўляліся на плытках... Было весела!

Настанкі біялогіі — вучню: «Прыядзі прыклад аднаклетковых жывёл».

Вучань: «Два тыгры ў адной клетцы».

«НН» СТО ГАДОЎ З ВАМІ

У Персіі з прыходам расійскіх войскай рэвалюцыя не затрымалася, але яшчэ скэрэ пайшла. Бахціры і другія рэвалюцыянеры ўвайшлі ў Тэгеран, а шах уцёк з свайго палацу і схаваўся ў доме рускага пасла.

«Наша Ніва». №28—29. 1909

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

ЖЫТЛО

Прыемная і спакойная маладая паратэрмінова здыме аднапакаўную катэрнуадоўгасупаску Бараўльнябуйніцкіх Зіміны Луг. Усход. Разгледім любыя прапановы. Т.: (029) 640-75-01, (029) 857-73-17. Дзяніс Пісменнік (сталаўвеку) здыме аднапакаўную катэрнуадоўгасупаску Бараўльнябуйніцкіх Зіміны Луг. Усход.

Здыму 2-пакёўскую катэрнуадоўгасупаску Бараўльнябуйніцкіх Зіміны Луг. Усход. Не студэнт. (029) 584-01-05 (МТС). Аляксандар

Два беларускамоўныя хлопцы (не студэнты) здымуць двухпакаўную катэрнуадоўгасупаску Бараўльнябуйніцкіх Зіміны Луг. Усход. Своечасовасць аплаты і прадактрантум. Тел.: (029) 756-12-18 (Алесь) і (029) 113-40-41 (Алег)

Здыму 2-пакёўскую катэрнуадоўгасупаску Бараўльнябуйніцкіх Зіміны Луг. Усход. Студэнт. Т.: (029) 744-01-555marozau@yandex.ru

ДОМ

Набудухтар. дом, зямельны участак Мінскім раёне, вобласць. Длісябе. Тэл. (029) 682-32-18

ЗАПРАШАЮ ГРАФІСТАЎ

Запрашаю свабодных мастакоў і графістыаў для роспісу агравідаў. Т.: (029) 941-50-81 (Валер).

СУСТРЕЧЫ ЗАПІВАМ

Другі беларускі «Стол Залётнікаў» адбудзеца 8 жніўня 2009 у 20-ай гадзіне Weltrestaurant Markhalle. Pucklersstrasse 34. Berlin Kreuzberg, станцыя метро Gorlitzer Bahnhof. Пакуль засідліце сілазрае — майл. lahodnik@yahoo.com. Немеч-беларускі супдружніцтва Lahodnik V. запрашае!

КНІГІ

Кнігаабемен. Пашуккін, асаблівасць беларускай тэматыцы. Гісторыя, этнографія, фальклор, культуралогія, авангард, постмадэрнізм, медыяістыка, архітэктура, краязнаўства. Т.: (029) 753-91-96, aleksnig@mail.ru

ПЛAEЗДКА

Арганізуецца паездка на фестываль «Be-Free» у Чарнігаве 22—23 жніўня. Выезд 21-га ўвечары (пніцца), прыезд 24-го (пніцза) зранку. Т.: (029) 622-57-20, (029) 509-12-16

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ У «НН» (не больш за 15 словам) можна падаць бясплатна. Да слайдаў поштой (адс. 537, 220050, Мінск) ці праз e-mail (nn@nn.by) або размяшчайце на форуме сайту www.nn.by. Дык скарыстаіцеся!

Камуністы мацнейшыя за ўсіх

Першы сакратар ЛКСМБ і футбольны капітан камуністаў Дзмітры Яненка вырваў перамогу ў Анатоля Лябедзькі (справа).



Пераможцам турніру па футболе «Кубак Свабоды» памяці Генадзя Карпенкі ўпершыню стала каманда Партыі камуністаў Беларускай (ПКБ). 13-ы турнір «Кубак Свабоды» прайшоў 1 жніўня на пляцоўцы спарткомплекса па вуліцы Гамарніка ў Мінску. Перамогу ПКБ забяспечыў варатар Сяргей Купровіч, які адбіў два пенальті пры ліку 1:1 у час паядынку з камандай

Белапан, Юлія Дарашкевіч

ЖАРТЫ

* * *

У кабінече следчага.

— Грамадзянін, вам прад'яўляеца аўбінавачанне, што па вашай віні згарэў Старажытны Рым.

— Навошта мне было трэба, каб згарэў Старажытны Рым?

— Па версіі следства, вам гэта было трэба, каб спланаваць падпалы катэджоў ваўкавыскіх чыноўнікаў.

— Але Старажытны Рым згарэў задоўга да майго нараджэння.

— У гэтым уся і справа. З улікам даты вашага нараджэння, вы мусіце чыстасардэчна расказаць, як вам удалося здзейніць гэта злачынства.

* * *

Палата прадстаўнікоў разглядае законапраект, згодна з якім беларусаў падчас пераезду мяжы будуць важыць, а розніцу ў вазе аблодаць пошлінай на экспарт ці імпарт, у залежнасці ад таго, пахудзелі яны за мяжой ці патаўсцелі.

* * *

Сацыялагічнае апытанне.

Каб вызначыць, да якой катэгорыі насельніцтва Вы адносіцесь, адкажыце, калі ласка, на кароткае пытанне. У дадзены момант Вы:

- дажываеце
- выжываеце
- жывяце
- нажываецеся.

* * *

Настанкі біялогіі — вучню: «Прыядзі прыклад аднаклетковых жывёл».

Вучань: «Два тыгры ў адной клетцы».

«НН» СТО ГАДОЎ З ВАМІ

У Персіі з прыходам расійскіх войскай рэвалюцыя не затрымалася, але яшчэ скэрэ пайшла. Бахціры і другія рэвалюцыянеры ўвайшлі ў Тэгеран, а шах уцёк з свайго палацу і схаваўся ў доме рускага пасла.

«Наша Ніва». №28—29. 1909

Наша Ніва

незалежная газета

заснаваная ў 1906, адноўленая ў 1991

галоўныя рэдактары «Нашай Нівы»:

З.Вольскі (1906), А.Уласаў (1906—1914),

Янка Купала (1914—1915), А.Лукевіч,

У.Знамяроўскі (1920), С.Дубавец (1991—2000),

сакратарка рэдакцыі Настя Бакшанская

шэф-редактар Андрэй Цінько

галоўны рэдактар Андрэй Скурко

мастакі рэдактар Сяргей Харэўскі

заснавальнік Прыватнае прадпрыемства «Суродчы»

выдавец Прыватнае прадпрыемства «Суродчы»

адрас для дапісаў:

220050, Мінск, а/c 537

Tel/fax: (017) 284-73-29, 8-029-613-32-32,

8-029-707-73-29.

E-mail: nn@nn.by

On-line: www.nn.by

© НАША НІВА. Спасылка на «Нашу Ніву» абавязковая. 12 папос фарма-

там A2, 6 друк. арк. Друкарня РУП «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», №Л №2230/0494179 ад 03.04.2009. Пр. Незалежнасці, 79, 220013, Мінск. Рэдакцыя і іншыя адказнасці за змест ракламных аблодаць. Газета выдаецца з 1906 года. Выдаецца з 1991 года. Рэдакцыйны адрас: 220101, г. Мінск, пр. Ракасоўскага, 102-71. Р/р 3012206280014 у МГД ААТ «Белінвестбанка», Мінск, код 764.

Наклад 6070. Газета выдаецца 48 разоў на год.

Нумар падпісаны ў друк 23.00.04.08.2009.

Закона № 4185.

Рэдакцыйны адрас: Ракасоўскага, 102-71.

Цена дамоўная.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ISSN 1819-1614

П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 0 2 9

